



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Як перамагчы ў дуэлі з алергіяй?

Праз гады: інтэрв'ю з Барысам Сачанкам

Месца, што супакойвае душу

СТАР 4

СТАР 5

СТАР 6

ІМКНЕННЕ ДА ПЛЁННАЙ І ВЫНІКОВАЙ СУМЕСНАЙ ПРАЦЫ

сустрэнуць на беларускай зямлі замежныя дыпламаты

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, прымаючы даверчыя граматы паслоў васьмі замежных дзяржаў. Даверчыя граматы кіраўніку беларускай дзяржавы ўручылі дыпламаты з Аўстраліі, Грэцыі, Італіі, Камбоджы, Кітая, Сербіі, Судана і Чэхіі, паведамляе БЕЛТА.

«Чакаю, што ваша актыўнасць, ініцыятыўнасць, аб'ектыўнасць дадуць адчувальныя практычныя вынікі ў Беларусі, дазваляць узяць новую вышыню ў двухбаковым супрацоўніцтве. У вашых сілах пашырыць яго рамкі, прыўнесці больш пазітыву і разнастайнасці, пазнаёміць, зблізіць і ўзаемна ўзагаціць нашы культуры, спрыяць актыўнасці бізнесу і проста чалавечых кантактаў», — сказаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы гарантаваў, што замежныя паслы на беларускай зямлі сустрэнуць гатоўнасць да вырашэння абсалютна любых пытанняў, імкненне да плённай і выніковай сумеснай працы. «Мы зробім усё, каб адносіны з краінамі, якія вы прадстаўляеце, сталі дастойным прыкладам дружбы і дзелавога партнёрства», — запэўніў беларускі лідар.

Прэзідэнт таксама адзначыў, што цырымонія ўручэння даверчых граматаў праходзіла ў святле дзвюх знакавых для Беларусі падзей. Адна з іх — святкаванне Дня Перамогі. «Яе лёсавызначальнае значэнне для Беларусі, для гісторыі ўсяго чалавецтва цяжка пераацаніць. Гераізм нашага народа, яго вялікі ўклад у разгром фашызму, вызваленне Еўропы ад «карычневай чумы» — вось той маральны стрыжань, дзякуючы якому мы ідзем наперад па абраным нам шляху з горада ўзятай галавой. Разуменне таго, якой дарагой цаной беларускаму народу, што страціў трыццаць сваіх сыноў і дачок, далася Вялікая Перамога, дапаможа і вам зразумець сутнасць беларусаў, зразумець наша непрыманне гвалту і выпактаванае імкненне жыць у міры і згодзе са сваімі суседзямі, паслядоўна адстойваць свае інтарэсы на міжнароднай арэне», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Другой знакавай падзеяй з'яўляецца чэмпіянат свету па хакеі. Прэзідэнт падкрэсліў, што ў Беларусі з велізарнай адказнасцю падышлі да падрыхтоўкі і правядзення гэтага сусветнага першынства.

Звяртаючыся да дыпламатаў, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь і краіны, якія яны прадстаўляюць, аб'ядноўвае натуральнае імкненне зрабіць свае дзяржавы квітнеючымі, а свет вакол — больш стабільным і справядлівым. «Менавіта такі падыход можа стаць трывалай асновай эфектыўнага двухбаковага ўзаемадзеяння, раўнапраўнага і канструктыўнага дыялогу», — адзначыў беларускі лідар.

Прэзідэнт падкрэсліў зацікаўленасць беларускага боку ў далейшым развіцці супрацоўніцтва са сваімі замежнымі партнёрамі, гатоўнасць да абмеркавання любых сумесных праектаў і ініцыятыў, якія дазваляць вывесці ўзаемадзеянне паміж краінамі на новы ўзровень. «Хачу падкрэсліць, што асабліва надзеі мы ўскладаем на далейшую актывізацыю працы з КНР. Супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі набывае характар усебаковага стратэгічнага партнёрства. Яно адрозніваецца актыўным палітычным дыялагам на вышэйшым і высокім узроўнях, — адзначыў Прэзідэнт. — Мы цнім тое, што заўсёды можам разлічваць на сяброўскую падтрымку Вялікага Кітая літаральна ва ўсіх сферах. Нас ужо звязваюць дзясяткі буйных інвестыцыйных праектаў, і мы гатовы да дынамічнага нарошчвання ўзаемадзеяння».


Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Беларусь выступае за ўсебаковае развіццё адносін з Камбоджай. «Наша дзелавое ўзаемадзеянне толькі набірае абароты, але мы бачым добрыя перспектывы. Перакананы, што адкрытая ў гэтым годзе сумесная вытворчасць беларускіх трактароў у гэтай краіне стане першай ластаўкай у палітычны ўзаемавыгадных сувязяў», — адзначыў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў наўнасць усіх перадаючых для плённага развіцця супрацоўніцтва Беларусі з Аўстраліяй. «Сёлетня мы плануем адкрыць дыпламатычнае прадстаўніцтва ў Канберне. Разлічваем, што гэты крок дазволіць у поўнай меры здзейсніць патэнцыял эканамічнага, навуковага, адукацыйнага і культурнага ўзаемадзеяння», — сказаў Прэзідэнт.

Сербію Беларусь разглядае ў якасці ключовага партнёра і шчырага сябра не толькі ў Балканскім рэгіёне, але і ў Еўропе ў цэлым. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што перспектывым бачыцца палітычнае і культурнае супрацоўніцтва з краінамі Афрыкі. Тут Беларусь разлічвае на актывізацыю гандлёва-эканамічных адносін з Суданам. Аляксандр Лукашэнка дадаў, што з беларускага боку плануецца наведванне краін афрыканскага кантынента, у тым ліку Судана, і ў гэтым плане рыхтуецца адпаведная праграма для візітаў.

У час размовы Прэзідэнта з дыпламатамі закраналіся розныя пытанні палітычнага, гандлёва-эканамічнага і гуманітарнага ўзаемадзеяння. Не засталася ўважання і спартыўнага тэматыка — у прыватнасці, чэмпіянат свету па хакеі, што праходзіць у Беларусі.

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, правядзенне ў Мінску сусветнага хакейнага першынства паспрыяе фарміраванню ў замежных гасцей уласнай непрудзятай думкі пра Беларусь.



ПАЧУЦЬ ЛЕС І... ЦЭЛЫ СВЕТ

Каб максімальна наблізіцца да таямніц дзікай прыроды і глыбей спасцігнуць свет рэдкіх і маладаследаванай птушкі — глушца, біёлаг Дзмітрый Шамовіч ужо некалькі гадоў запар вядзе радыёназіранне з дапамогай спецыяльных датчыкаў, замацаваных на шыі птушак. Ніколі раней у краіне не праводзілі падобныя эксперыменты па вывучэнні гэтых прадстаўнікоў дагістарычных часоў. Свой праект Дзмітрый назваў вельмі пазычна — «Пранікненне ў свет

глушца». Першымі адкрыццямі — а яны не прымусілі сябе доўга чакаць — даследчык падзяліўся ў інтэрв'ю, выклікаўшы вялікі грамадскі і навуковы рэзанс. Сам 35-гадовы навуковец, занепакоены рэзкім скарачэннем глушцовай папуляцыі, марыць, што яго досвед не толькі папоўніць скарбонку неабходных ведаў, але і прынясе пэўны плён, і ў вясновых лясах усё часцей будзе гучаць глушцовая песня.

ЦЫТАТА ДНЯ



Міхал РУСЫ, віцэ-прэм'ер: «Толькі за кошт ліквідацыі арганізацыйных правалаў на месцах можна навялічыць вытворчасць сельгаспрадукцыі на 30%, не ўкладаючы ні аднаго рубля. Міжведамасная рабочая група на пытаннях АПК рыхтуе прапановы на адраўленні грашова-крэдытнай палітыкі аграрна-прамысловага комплексу — у прыватнасці, рэструктурызацыі даўгоў, пятаццаціціх інаўтварэння, стварэння новага эканамічнага механізму для функцыянавання АПК. Адначасова рыхтуюцца праекты нарматыўных прававых актаў, саюзнага задачка якіх — стыніць прававымі метадамі неарганізаванасць, невыкананне тэхналагічнай дысцыпліны, прамае ўтрыманства, іншыя хібы, з-за якіх летас сабірае недабрала прадукцыі на суму ад Br11 трлн да Br14 трлн».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 14.05.2014 г.

Долар ЗША	10010,00
Еўра	13780,00
Рас. руб.	287,00
Укр. грыўня	849,02

3 наваселлем!

КАЛІ ЛЯЧЫЦЦА — ДЫК З КАМФОРТАМ

Апёкавы цэнтр на Гомельшчыне стаў дванаццатай спецыялізаванай устаноўай з высокакласнай тэхнічнай базай, паслугамі якога зможа карыстацца ўсё насельніцтва рэгіёна.



Загадчык апёкавага аддзялення Аляксандр ВАДАШЫНЕНКА і ўрач-анэстэзіялаг-рэанітолаг Геннадзь ГАРДЗЕВІЧ.

Пад гэтае аддзяленне гомельскай гарадской клінічнай бальніцы №1, якое абслугоўвае пацыентаў, пацярпелых ад апёкаў, тэрмічных траўмаў і абмаражэнняў з усёй вобласці, цяпер аддадзены асобны вялікі будынак. Раней у ім размяшчалася тэрытарыяльная паліклініка ВА «Гомсельмаш», а апошняй 10 гадоў ішла рэканструкцыя. У выніку з'явіліся два дадатковыя паверхі, а агульная плошча складала амаль 5 тыс. кв.м. Тут, каму давалося бываць у старым памяшканні апёкавага аддзялення, пабудаваным у 1952 годзе, ведаюць, што санітарна-тэхнічныя ўмовы там відавочна не адпавядаюць сучасным патрабаванням. Затое ў новым пяціпаверховым будынку ўсё дышае навізнай і камфортам. Тут, напрыклад, ёсць вельмі неабходныя многім цяжкім хворым супрацьпролежневыя ложка. Дарэчы, яны, які і сучаснае медыцынскае абсталяванне, не прастойваюць.

Сацыяльны клопат

ЯК ЗМЯНІЛІСЯ ПЕНСІІ Ў МАІ

Як вядома, з мая гэтага года ў сувязі са змяненнем бюджэту прахытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва праведзены перагляд мінімальнага працоўнага пенсійнага памеру і павышэння да іх, даплата пенсіянерам, якія знаходзяцца ва ўзросце, старэйшым за 75 гадоў, сацыяльных пенсій.

Так, мінімальна пенсія па ўзросце пры стажы 25 гадоў у мужчын і 20 гадоў у жанчын з мая вырасла на 21 100 рублёў — да 1 295 130 рублёў у месяц. Што тычыцца бюджэту прахытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, то на перыяд з 1 мая па 31 ліпеня 2014 года ён складае 1 212 470 рублёў. У жніўні ён зноў зменіцца, і мінімальны працоўны пенсіі, дабудыкі і павышэнні да іх, даплата пенсіянерам ва ўзросце, старэйшым за 75 гадоў, сацыяльныя пенсіі будуць пераразлічаны зноў.

Сярэдні памер пенсіі па ўзросце складае 2 407 399 рублёў. Які адзначаюць у Мінпрацы і сацабароны, сёлета прадоўжылася работа па падтрыманні ўзроўню пенсій. У мэтах павышэння ўзроўню матэрыяльнага забеспячэння пенсіянераў па рашэнні кіраўніка дзяржавы з 1 лютага гэтага года быў праведзены перагляд, у выніку якога памеры пенсій узрасталі на 5,2%.

Па звестках Белстата, рэальны памер прызначаных пенсій (пенсій, разлічаных з улікам змянення індекса спажывецкіх цэн на тавары і паслугі) у

сакавіку 2014 года ў параўнанні з сакавіком 2013 года павялічыўся на 5,7%, а ў параўнанні з лютым гэтага года — памяншыўся на 1,3%.

Паводле звестак Мінпрацы і сацабароны, сярэдняя заробатная плата работнікаў, якія прымаюцца пры назначэнні і перааралі працоўных пенсій у маі гэтага года, складала 4 960 043 руб. Месячная мінімальна заробатная плата, якая выкарыстоўваецца пры вылічэнні стажу працы з прымяненнем папярэдняга каэфіцыента ў маі 2014 года, раўняецца 1 660 000 рублёў.

Агульная колькасць атрымальнікаў пенсій у органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне складала 2 536 000 чалавек.

Нагадаем, што сёлета пенсіі вылічваюцца з заробку за 20 гадоў запар з апошніх 30 гадоў стажу працы. Пры гэтым у перыядах працы, прадпрыемстваў дзейнасці ўлічваюцца фактычны заробак (даход), а за іншыя перыяды дзейнасці, якія ўключаны ў стаж у якасці фактычнага заробку (напрыклад, за час знаходжання ў дэкрэтным адпачынку), у разлік прымаецца 40% сярэдняй заробатнай платы работнікаў у рэспубліцы за адпаведныя месяцы.

Святлана БУСЬКО.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

«ГАЗПРАМ» ПЕРАВЁЎ УКРАЌНУ НА ПЕРАДАПЛАТУ

«Газпрам» выставіў «Нафтагазу Украіны» папярэдні рахунак за чэрвень. Расійскі газавы манапаліст патрабуе заплаціць яму 1,66 млрд долараў. Як паведаміў 13 мая афіцыйны прадстаўнік «Газпрама» Сяргей Курпынаў, НАК «Нафтагаз Украіны» накіравана афіцыйнае апавяшчэнне аб пераходзе на авансавую аплату паставак газу ў адпаведнасці з пунктам 5.8 кантракта ад 2009 года. «Выстаўлены папярэдні рахунак, зыходзячы з кантрактага аб'ёму паставак, — 114 млн куб. м у суткі. «Нафтагаз Украіны» павінен заплаціць па рахунку 2 чэрвеня, і, пачынаючы з 3 чэрвеня, кампанія будзе атрымліваць газ для паставак спажыўцам Украіны толькі ў аплачаных аб'ёмах», — сказаў ён.

У пераараліку на месяц гэта складала 3,42 млрд кубаметраў. З разліку цаны ў 486,5 долара за тысячу кубаметраў рахунак за гэты газ складала 1,66 млрд долараў. Праэрмінаваны доўг Украіны перад «Газпрамам» цяпер складае 3,508 млрд долараў.

ЛІТВА АДМОВІЛАСЯ ПРАПУСЦІЦЬ «ЦЯГНІК ПАМЯЦІ»

Інцыдэнт адбыўся ў панядзелак, 12 мая, на пункце пропуску Кібартай. Як паведамляюць інфармагенцтвы, прэтэнзіі ў памежнікаў выклікаў «Цягнік памяці», які рухаўся з Калінінграда. У ім ехалі школьнікі і студэнты, актыўныя маладзёжныя арганізацыі. У рамках акцыі, прысвечанай 70-годдзю прарыву блакяды Ленінграда, яны накіроўваліся ў Санкт-Пецярбург, каб прыняць ўдзел у памятных мерапрыемствах. Памежнікі запатрабавалі зняць з вокнаў таблічкі, на якіх былі намалёваны ордэн Айчынай вайны і георгіеўскія стужкі. Яны папярэдзілі начальніка цягніка, што ў адваротным выпадку цягнік праз тэрыторыю Літвы не прапусціць. Пасля таго як таблічкі былі зняты, цягнік працягнуў рух.

КІТАЙ ЗБІРАЕЦЦА ПАБУДАВАЦЬ ЧЫГУНКУ З АЗІІ Ў АМЕРЫКУ

Кітай разглядае магчымасць будаўніцтва высакахуткаснай чыгункі ў ЗША праз Усходнюю Сібір, Берынгаў праліў, Аляску і Канаду, паведамляе China Daily. Калі праект удасца рэалізаваць, пасажыры змогуць цягнуком дабрацца з Кітая ў ЗША, Дэталі праекта пакуль не паведамляюцца, аднак вядома, што Кітай гатовы ўзяць на сябе ўсе выдаткі на яго рэалізацыю, а таксама прапанаваць усё неабходнае інжынерныя рашэнні. Пры хуткасці руху каля 350 км/г падарожжа з Пекіна ў Нью-Ёрк зойме каля 2 сутак. Пераадолець гэтую адлегласць самалётам можна прыкладна за 13 гадзін.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ЭКС-ПРЭМ'ЕРА ІЗРАІЛЯ АСУДЗІЛІ НА ШЭСЦЬ ГАДОЎ ТУРМЫ ЗА ХАБАРНІЦТВА




Акруговы суд Тэль-Авіва асудзіў былога прэм'ер-міністра Ізраіля Эхуда Ольмерта да шасці гадоў турмнага зняволення па абвінавачванні ў атрыманні хабару ў рамках расследавання па так званай справе Holyland. Таксама Ольмерт асуджаны да двух гадоў зняволення ўмоўна, штраф у мільён швэцкага (каля 290 тысяч долараў) і канфіскацыі маёмасці на суму ў 650 тысяч швэцкага. Гэта першы выпадок у гісторыі Ізраіля, калі былы прэм'ер, а фактычна экс-кіраўнік дзяржавы, прыгаворваецца да рэальнага турмнага зняволення. Пры гэтым Ольмерт стаў самым высокапастаўленым асуджаным ў Ізраілі пасля экс-прэзідэнта Мошэ Кацава, які восенню 2011 года быў прыгавораны да сямі гадоў пазбаўлення волі за згвалтаванні, сексуальныя дамаганні і шэраг іншых злачынстваў.

ГУЛЬНЯ ЗДЗІЎЛЯЕ І РАДУЕ

З кожным днём, з кожнай сірэнай чэмпіянат свету набліжаецца да стады плей-оф. Пройдзе яшчэ колькі гульнявых дзён, і мы даведаемся імяны першых нядачнікаў і тых, каму накіравана працягваць барацьбу за медалі.

У гэтым сэнсе свой фаварыцкі статус пацярджае зборная Расіі. Падапечныя Алега Знарка дзейнічаюць без паражэнняў. Спачатку разграмілі швейцарцаў (5:0), пасля перайгралі Фінляндыю (4:2) і каманду ЗША (6:1), супрацьстаянню з якой многія надавалі палітычны падтэкст.

Мы актыўна пачалі матч, нягледзячы на тое, што ў нас было няшмат часу для адпачынку. Забілі хуткі гол. Хлопцы вельмі добра згулялі. Малойцы — нешматслоўна апісаў падзеі сустрэчы Алега Знарка, галоўны трэнер зборнай Расіі. Стартавы запал расійскіх хакеістаў пры шалёнай падтрымцы, прызначыў, уражвае. Але не трэба забывацца на тое, што гэта толькі пачатак: галоўныя хакейныя бітвы для ўсіх яшчэ наперадзе. У адраэненне ад Расіі,



Пераможны кідок Міхалі Грабоўскага ў вароты швейцарцаў паставіў на вушы ўсю «Мінск-Арэну».



Вароты зборнай ЗША 6 разоў капітулявалі ў матчы з Расіяй.

ад зборнай Францыі подзвігаў чакалі, напэўна, толькі фанаты ці аматары пагуляць на таталі-затары. І, як аказалася, чакалі нездарма. Французы прынеслі першыя нечаканыя вынікі турніру. На «Чыжоўка-Арэне» суайчыннікі Віктара Гого ў серыі пасляматчавых булітаў перайгралі нават канадцаў, а пасля і славакаў. У іншым паядынку ўжо латышы перамаглі над фіналі прымусілі шчаслівых балельшчыкаў танцаваць ад радасці. Наша дружныя хоць і пачала з непрыемнага паражэння ад амерыканцаў, здолела правесці два класныя паядынкы запар. Чаго толькі каштуе «валідольны», напружаны матч са Швейцарыяй, выдатны кідок Міхалі Грабоўскага на апошніх хвілін сустрэчы, які паставіў на вушы ўсю «Мінск-Арэну»!.

Падтрымка адчуваецца кожную секунду. Я ніколі не гуляў пры такой атмасферы, — прызнаўся пасля гульні Міхалі.

Верым, падчас заўтрашняй гульні беларусаў з Фінляндыяй балельшчыкі будуць зноў апантанымі. Наперад, Беларусь! Тарас ШЧЫРЫ. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ПАШЫРАЦ СУПРАЦОЎНІЦТВА І Ў НОВЫХ СФЕРАХ

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка прапануе групе ЗГБ пашырыць супрацоўніцтва ў новых сферах, у тым ліку ў абаронным сектары. Аб гэтым ён заявіў учора на сустрэчы з прэзідэнтам — старшынёй праўлення ААТ Банк ЗГБ, членам нагляднага савета Андрэем Косціным, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Гэта вельмі важная сёння і Расіі. Штосьці і мы можам зрабіць дадаткова і пры патрэбным фінансаванні не толькі мадэрнізаваць, але і ажыццяўляць выпуск пэўнай прадукцыі для патрэб Расійскай Федэрацыі, чытай і Беларусі, паколькі армія фактычна агульная, у нас тут, на заходнім напрамку, створана сумесная групоўка, таму гэта будзе ўклад і ў абарону Беларусі», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Андрэю Косціну за тую аб'ёмную фінансаваньня беларускай эканомікі, якія аказвае Банк ЗГБ. Паводле яго слоў, у 2013 годзе банкаўскія крэдыты склалі амаль \$300 млн. «Такі гігант, як група ЗГБ, здольна на большае», — адзначыў Прэзідэнт Беларусі.

У сваю чаргу Андрэй Косцін звярнуў увагу на тое, што Банк ЗГБ працуе ў Беларусі ўжо шосты год. «І мы задаволены гэтай работай. У Беларусі існуе правільная банкаўская культура, культура не толькі браць грошы, але і вяртаць іх», — сказаў ён, дадаўшы, што Банк ЗГБ год за годам нарошчвае банкаўскае абслугоўванне ва ўсіх сферах.

Андрэй Косцін павінававаў беларусаў з правадзеннем чэмпіянату свету па хакеі. На яго думку, паспяховае правядзенне такога важнага мерапрыемства пакажа ўсю свету матчымасці, якія мае сучасная Беларусь.

Размова па-«звяздоўску»

КРАЯЗНАЎСТВА — АСНОВА ЎСЁЙ АЙЧЫНЕ

Без практычнага краязнаўства, без далучэння да яго моладзі сучасная гісторыя краіны будзе няпоўнай, а патрыятычнае выхаванне складаным.

Менавіта да такога меркавання прыйшлі ўдзельнікі «круглага стала» па тэме «Практычнае краязнаўства як важны складнік сучаснай гісторыі краіны і патрыятызму» ў рэдакцыі «Звязды». Удзел у абмеркаванні гэтай надзённай тэмы прынялі прадстаўнікі Нацыянальнай акадэміі навук, РГА «Белая Русь», міністэрстваў абароны і адукацыі, Нацыянальнага архіва, тэлеканала «Беларусь 3».

З тым, што тэма, заяўленая падчас «круглага стала», надзвычай надзённая ў развіцці сучаснага беларускага грамадства, маладой незалежнай краіны, нельга не пагадзіцца. Краязнаўствам на месцах займаюцца сёння захопленыя гісторыяй роднага горада ці вёскі людзі, пра якіх часцей за ўсё ведаюць толькі землякі, адначасна намеснікі старшыні РГА «Белая Русь» Аляксандр Шацко. Знайсці сёння гэтых людзей, скарыстаць сабраную ім інфармацыю для будучых пакаленняў, далучыць да працы пакаленне абыякавых моладзі — задача, якую трэба сёння вырашаць агульнымі намаганнямі.

Бо без краязнаўчай даследчыцкай работы на месцах гісторыі краіны будзе няпоўнай, заўважыў акадэмік-сакратар аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Аляксандр Каваленя. І газета «Звязда» робіць свой значны ўнёсак у прыяццельныя ўвагі да гэтай цікавай тэмы. Толькі праз мінулае можна зразумець сучаснасць, мяркуе акадэмік. «Гэта зусім не значыць, што ўвесь час трэба паказваць саламяныя капелюшы. Трэба паказваць, што з саламяных капелюшоў мы выраслі да касмічнай дзяржавы!», — лічыць Аляксандр Каваленя. «Круглы стол» у «Звяздзе» стаў фактычна стартвай кропкай новага агульнарэспубліканскага праекта. Якаго? Даведаецца з бліжэйшых нумароў газеты, калі будучы агулькіраваны матэрыял гутары ў рэдакцыі «Звязды».

Заставайцеся з намі — будзе цікава. Дарчыце, ужо ідзе падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе.

Партнёрства

АД КУПІ-ПРОДАЖУ ДА ІНВЕСТЫЦЫЙ І ГАНДЛЮ ПАСЛУГАМІ

Беларусь і Чэхія рэалізуюць 40 сумесных праектаў. Завяршылася шостае пасяджэнне беларуска-чэшскай змешанай камісіі па эканамічным, прамысловым і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве. Падчас сваёй працы камісія разгледзела самыя розныя галіны — ад прамысловасці, сельскай гаспадаркі і энэргетыкі да ўзаемадзеяння ў рамках навукова-даследчых арганізацый.

Таваразварот Беларусі з Чэхіяй расце каторы год. Асабліва месца ў ім займае інвестыцыйны імпорт у нашу краіну, накіраваны на рэалізацыю сумесных праектаў. Летас беларуска эканоміка атрымала больш за 60 мільёнаў долараў чэшскіх інвестыцый. «Прычым палова гэтых укладанняў — доўгатэрміновыя крэдытныя рэсурсы, якія прыцягнуты на рэалізацыю сумесных кантрактаў і праектаў, — патлумачыў журналістам Аляксандр ГУР'ЯНАЎ, старшыня беларускай часткі камісіі, намеснік міністра замежных спраў Беларусі. — Другая палова — фактычна прамыя інвестыцыі Чэхіі ў Беларусь, а дакладней — укладанне сродкаў сумеснымі і замежнымі прадпрыемствамі, якіх сёння ўжо каля 100».

У 2013 годзе быў дасягнуты новы рэкорд двухбаковага гандлю паміж краінамі — 600 мільёнаў долараў. Больш за тое, яшчэ 200 мільёнаў долараў дадаткова даў гандаль паслугамі: чэшскія кампаніі з'яўляюцца актыўнымі пастаўшчыкамі ў нашу краіну інжынерных і будаўнічых паслуг; у сваю чаргу, Беларусь аказвае транспартныя паслугі.

Намеснік міністра замежных спраў заўважыў, што гандаль таварамі складаецца не зусім збалансавана. «Большую частку таваразвароту складае чэшскі імпорт, — адзначыў ён. — Праўда, у асноўным гэта інвестыцыі, накіраваныя на рэалізацыю сумесных праектаў, звязаных у тым ліку з мадэрнізацыяй беларускіх прамысловых і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў». Сёння беларускія і чэшскія кампаніі працуюць прыкладна над 40 сумеснымі праектамі, многія з якіх «каштуюць» звыш 25 мільёнаў еўра. Сярод іх — «запусчанае» два гады таму будаўніцтва лагістычнага цэнтру ў Шчытмарычычах (Мінскі раён) з удзелам чэшскай кампаніі «Metrostav». Сёння гэта адзін з лепшых праектаў такога кшталту ў Беларусі. Чэшская кампанія актыўна ўдзельнічае ў мадэрнізацыі рухомага саставу Беларускай чыгуны. Шэраг кампаній Чэхіі задзейнічаны ў мадэрнізацыі нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, уключаючы акцыянернае таварства «Нафтан». «Літаральна на днях было агучана, што чэшская кампанія прыме ўдзел у арганізацыі на заводзе газетнай паперы ў Шклове вытворчасці паперы-асновы для дэкарэватывных абліччаваных матэрыялаў, — расказаў старшыня беларускай часткі сумеснай камісіі. — Гэты праект разлічаны амаль на 80 мільёнаў еўра».

Тым не менш, за першы квартал гэтага года баланс беларуска-чэшскага таваразвароту змяніўся. Беларускі экспарт за першыя дзень са студзеня на сакавік павялічыўся на 48% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам.

Іржыга КАЛІБА, намеснік міністра прамысловасці і гандлю Чэшскай Рэспублікі, старшыня чэшскай часткі сумеснай камісіі, падкрэсліў, што паміж Чэхіяй і Рэспублікай Беларусь устаноўлена паспяхова супрацоўніцтва, і выкажыў упэўненасць, што яно будзе развівацца і надалей. «На гэтым пасяджэнні нашай сумеснай камісіі мы вышлі амаля па ўсіх пытаннях, па якіх мы хацелі прыйсці да згоды, і спадзёмся, што гэта працягнецца на наступным, сёмым пасяджэнні, якое адбудзецца ў наступным годзе ў Празе», — заявіў Іржыга Каліба.

Надзея ЮШКЕВІЧ.

Извещение об открытом аукционе по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь земельных участков для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов

Table with 7 columns: Местоположение объекта аукциона, кадастровый номер; Площадь земельного участка (га); Наименование инженерных сетей; Начальная цена объекта (руб.); Сумма задатка (руб.); Также подлежат возмещению; 1. Аукцион состоится 20 июня 2014 года в здании сельского исполнительного комитета по адресу: Минская область, Червенский район, аг. Велевачи, ул. Минская, 15. Начало аукциона в 14.00.

Будзь у курсе

ВЫДАТКІ НА ХАРЧАВАННЕ ДЗЯЦЕЙ ВА ЎСТАНОВАХ АДУКАЦЫІ ПАВЫСІЛІСЯ

У маі грашовая сума, якую бацькі уносяць за харчаванне сваіх дзяцей у дашкольных установах, крыху падра-ска.

Як вядома, да 1 красавіка гэтага года бацькі пакрывалі толькі 60 працэнтаў нормы выдаткаў на харчаванне, якія дзейнічалі ў дзіцячых садках, а з 1 красавіка сталі па-

крываць кошт набору прадуктаў харчавання ў поўным аб'ёме (усе 100 працэнтаў выдаткаў). Трэба патлумачыць, што сума бацькоўскай платы «прывязаная» да грашовых нормаў выдаткаў на харчаванне. Апошняя рэгулярна пераглядаецца беларускім урадам. І калі павышаюцца грашовыя нормы на харчаванне — прапарцыянальна павы-

шаюцца і выдаткі бацькоў. Згодна з Пастановай Савета Міністраў № 434 ад 6 мая 2014 года, грашовыя нормы выдаткаў на харчаванне выхаванцаў устаноў адукацыі павялічыліся ў сярэднім на 6%. А выдаткі на харчаванне ўдзельнікаў адукацыйных мерапрыемстваў з кола асоб, якія навукаўца ва ўстановах адукацыі, павялічыліся на 15%.

Для прыкладу, у звычайным дзіцячым садку з працягласцю знаходжання 10,5 гадзіны новая грашовая норма выдаткаў на харчаванне складае на выхаванцаў ва ўзросце ад 3 да 6 гадоў 17 770 рублёў, а з 12-гадзінным працоўным днём — 22 030 рублёў. У санаторных дзіцячых садках 20 940 рублёў на дзяцей ва ўзросце 1—2 года і 26 350 рублёў — на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 6 гадоў.

Расшэне ўрада аб павышэнні грашовых нормаў выдаткаў на харчаванне закранула ўсе ўстановы адукацыі: школы, гімназіі, ліцэі, сярэднія спецыяльныя, прафесійна-тэхнічныя навукальныя ўстановы і аздараўленчыя летнікі з розным па працягласці рэжымам знаходжання там дзяцей. Праўда, грашовыя нормы пакуль усё роўна не адпавядаюць натуральным фізіялагічным нормам харчавання дзяцей.

Пастанова ўрада ўступіла ў сілу з моманту яе афіцыйнага апублікавання на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале — гэта значыць, з 13 мая.

Надзея НІКАЛАЕВА.



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Рынак працы

НА ПРАДПРЫЕМСТВА ПАТРАБУЮЦА...

У Мінску самая нізкая канкурэнцыя пры ўладкаванні на працу

Топ-10 вакансій у Беларусі

(у % ад агульнай колькасці)



А вось у Расіі і ва Украіне працоўны рынак паступова перасоўваецца ў бок рэгіёнаў, і гэта звязана з тым, што некаторыя буйныя кампаніі пачынаюць адкрываць новыя офісы і прадстаўніцтвы ў рэгіянальных гарадах.

Найбольш запатрабаванымі з'яўляюцца спецыялісты з вопытам ад 1 года да 3 гадоў (49%-55% вакансій). Доля вакансій з вопытам больш за 6 гадоў не перавышае 5%. Што тычыцца маладых спецыялістаў з вопытам работы да года, то ў Беларусі і ва Украіне на іх прыпадае 28% вакансій, у Азербайджане — 25%, у Казахстане — 17%. Больш за ўсё такіх вакансій назіраецца ў Расіі — 33%.

Святлана БУСЬКО.

КАЛІ ЛЯЧЫЦА — ДЫК З КАМФОРТАМ

Старшыня Гомельскага аблвыканкома Уладзімір ДВОРНИК адзначае, што гэты аб'ект для вобласці асабліва, бо вельмі доўга цягнулася яго рэканструкцыя.

— Дзяржава вялікую ўвагу надае медыцыне. Прыёмы, што з кожным годам нашы медыкі даліся да новых вышэйшых. У выніку сёння на Гомельшчыне расце народна-медыцынскае і скарачаецца смяротнасць. Кошт аднаго дня знаходжання ў чыжкава апёкавага пацыента ва ўмовах аддзялення роанімацыі і інтэнсіўнай тэрапіі абышоўся ў 4 млн рублёў. Пасля ўкраенання сучасных метадаў ранняга хірургічнага лячэння апёкаў змаглі значна зменшыць паказчыкі смяротнасці ад апёкавай траўмы, таксама выраслі паказчыкі хірургічнай актыўнасці па аддзяленні, адзначае галоўны ўрач ГТКБ №1 Алег ЯДРАНЦАЎ.

— Значная частка пацыентаў апёкавага цэнтру — ветэраны і маламаёмныя грамадзяне. Увод у эксплуатацыю гэтага аб'екта дазволіць аказаць дапамогу на самым сучасным сучасным узроўні, — адзначае ён. — Для

гэтага ёсць дыягнастычнае і лячэбнае абсталяванне, апаратура, інструментарый і высокакваліфікаваны персанал. Каля 700 складаных аперацый выконваюць хірургі на працягу года. З усёго аб'ёму аперацыйных умшанняў чвэрць складаюць высокатэхналагічныя аперацыі. Новая апаратура дазваляе выконваць іх менш траўматычна, паменшыць пасля-аперацыйны рубец, паскорыць загойванне раны і выздараўленне пацыента. Увогуле ў павялічылася выжывальнасць пацыентаў з шырокімі і глыбокімі апёкамі.

У новым аддзяленні дадаткова створаны яшчэ адзін медыцынскі пост і шэсць роанімацыйных ложкаў — адпаведна, павялічылі штат персаналу. Дарчыце, спецыялізава-нае абсталяванне — падстава для гонару спецыялістаў і магчымаасць

эканоміць бюджэтныя сродкі, лічэбнае абсталяванне, апаратура, інструментарый і высокакваліфікаваны персанал. Каля 700 складаных аперацый выконваюць хірургі на працягу года. З усёго аб'ёму аперацыйных умшанняў чвэрць складаюць высокатэхналагічныя аперацыі. Новая апаратура дазваляе выконваць іх менш траўматычна, паменшыць пасля-аперацыйны рубец, паскорыць загойванне раны і выздараўленне пацыента. Увогуле ў павялічылася выжывальнасць пацыентаў з шырокімі і глыбокімі апёкамі.

У новым аддзяленні дадаткова створаны яшчэ адзін медыцынскі пост і шэсць роанімацыйных ложкаў — адпаведна, павялічылі штат персаналу. Дарчыце, спецыялізава-нае абсталяванне — падстава для гонару спецыялістаў і магчымаасць

эканоміць бюджэтныя сродкі, лічэбнае абсталяванне, апаратура, інструментарый і высокакваліфікаваны персанал. Каля 700 складаных аперацый выконваюць хірургі на працягу года. З усёго аб'ёму аперацыйных умшанняў чвэрць складаюць высокатэхналагічныя аперацыі. Новая апаратура дазваляе выконваць іх менш траўматычна, паменшыць пасля-аперацыйны рубец, паскорыць загойванне раны і выздараўленне пацыента. Увогуле ў павялічылася выжывальнасць пацыентаў з шырокімі і глыбокімі апёкамі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 13.06.2014 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. № 024, по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет для производственных целей (за исключением вредных производств), размещения офисов, складских помещений, оказания услуг.

Table with 6 columns: Адрес арендуемого имущества; № Лота; Площадь, кв.м; Коэффициент от 0,5 до 3,0; Начальная цена продажи, руб.; Размер задатка, руб.; 1. Помещение находится на третьем этаже четырёхэтажного блочного здания в центральной части города. Лифт отсутствует. В помещении имеется естественное освещение, электрооснащение, центральное отопление, телефонизировано. В здании имеется канализация, водоснабжение. Помещение находится в удовлетворительном состоянии.

Порядок проведения и оформления участия в аукционе определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машин, мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, представившие организатору следующие документы: паспорт физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, представляющего организатора аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность, заявление на участие в аукционе, заявление об ознакомлении с документами, порядком проведения аукциона, соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, заверенную банком копию платежного документа, о перечислении задатка на текущий (расчётный) счёт организатора аукциона, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц, для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) (для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц резидентов Республики Беларусь), легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-

НАВИНЫ

ПАДЗЕЙ

ФАКТЫ

ЯК ПАСЕЕШ...

Што пасееш, тое і пажнеш — кажучу ў народзе. Да слоў гэтай усмія вядомай прыказкі смела можна дадаць слова «як».

На жаль, аграры пра гэта часам забываюць.

У прыватнасці, на Віцебшчыне ў большасці з правераных рэвізораў гаспадарак выяўлены факты сгабывання збожжавых і зернебабовых без унясення мінеральных угнаенняў у неабходным аб'ёме. Пры гэтым спецыялісты, безумоўна, ведаюць, што эканоміць на угнаеннях нельга — такая «эканомія» прывядзе да сур'ёзных страт ураджаю ў будучыні. А укладзеныя ў сельскагаспадарчую вытворчасць сродкі не прыносяць належнага эфекту.

— У 15 правераных сельскагаспадарчых арганізацыях шасці раёнаў Віцебшчыны выяўлена нізкая забяспечанасць мінеральнымі угнаеннямі. Больш за тое, у 7 гаспадарках — у Пастаўскім, Талачынскім, Сенненскім і Верхнядзвінскім раёнах — выяўлены факты сгабывання збожжавых і зернебабовых культур з грубым парушэннем патрабаванняў Мінеральных угнаенняў — фосфарных, азотных — не хапала, а калійныя ўніосіліся ў меншых дозах, чым патрабавецца, — паведамілі «Звяздзе» ў Камітэце дзяржаўна-рэспубліканскай вобласці.

Пра вынікі праведзеных кантрольных мерапрыемстваў Камітэт дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці праінфармаваў Віцебскі аблвыканкам, каб аперацыйна былі прынятыя адпаведныя меры рэагавання. У тым ліку і па забяспечанні унясення мінеральных угнаенняў у навукова абгрунтаваных аб'ёмах для гарантаванага атрымання планавай ураджайнасці.

— Забяспечанне гаспадарак вобласці мінеральнымі угнаеннямі застаецца на асаблівым кантролі ў камітэце, — падкрэсліў у кантрольным ведамстве. — Бо вельмі важна забяспечыць аптымальныя ўмовы сілкавання пасеваў яравых збожжавых і зернебабовых культур на першапачатковых этапах. Без збалансаванага унясення ўсіх відаў мінеральных угнаенняў чакаць значнага ўраджаю не прыходзіцца.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПАЧЫНАЕЦА СЕЗОН ПАЛЯВАННЯ НА КАЗУЛЮ

З 15 мая па 30 верасня будзе доўжыцца паляванне на еўрапейскую казулю: дарослых самцоў, селекцыйных жывёл лубога полу. Дазволена здабываць трафею збройным спосабам з засады, з падыходу, з падвабляваннем (на вабнік) з 18 да 9 гадзін.

— Дазваляецца выкарыстоўваць наразную паляўнічую зброю з дупльнай энергіяй кулі звыш 1500 джоўляў і гладкаствольную з выкарыстаннем кулявых патронаў з карчечку дыяметрам 6,5 міліметра і больш, — паведаміў «Звяздзе» старшы дзяржаўны інспектар Мінскай абласнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Вадзім ВАРАБЕЙ.

За парушэнне Правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання пагражае штраф у памеры ад 10 да 50 базавых велічынь з канфіскацыяй стрэльбаў, іншых прыладаў палявання і прадметаў, якія сталі прыладамі або сродкам здзяйснення парушэння, або без канфіскацыі і з пазбаўленнем спецыяльнага права на паляванне.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ЭКАГІД У КІШЭНІ

Ці можна, не пакідаючы межы душнага мегаполіса, карыцца з пункту гледжання экалогіі правесці ў горадзе вольны час? Супрацоўнікі Цэнтра экалагічных рашэнняў вырашылі дапамагчы ў арганізацыі «экалагічнага» адпачынку гасцям беларускай сталіцы.

Створаны імі кішэнны дапаможнік-экагід змяшчае шмат карыснай інфармацыі: на карту нанесены зялёныя зоны горада (парк, скверы, Батанічны сад), ёсць інфармацыя пра пункты пракату веласіпэдаў, лодак і катамаранаў, рэжым работы і правілы карыстання экалагічна дружалюбным транспартам. Карта складзена на дзвюх мовах — рускай і англійскай.

Стваральнікі карты раіць гасцям за час знаходжання ў сталіцы Беларусі наведаць хаця б адну зялёную зону. На гадзюць, што больш карысна з пункту гледжання экалогіі набываць сезонныя прадукты мясцовага паходжання і падкажваюць, дзе гэта можна зрабіць. Яны рэкамендуюць не набываць аднаразовыя тавары і пазбягаць рэчыва-адназдэннак. Напрыклад, у фотаапаратах выкарыстоўваць акумулятары, а не батарэйкі, а пластыкавыя пакеты змяніць шматразовымі сумкамі.

Напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі карта разляцелася па гасцінцах, хостэлах, кавярнях, рэстаранах і іншых грамадскіх месцах, якія актыўна наведваюць замежныя госьці. Кішэнны дапаможнік можна знайсці ў сетцы CoffeeBox, кавярнях «Лондан», «Стары Тэмскі», «Зэрне», у хостэлах Trinity, «Джаз», «Маркс». Таксама іх можна спамапаць з сайта Цэнтра экалагічных рашэнняў www.ecoidea.by і самастойна здарукаваць.

Надзея НІКАЛАЕВА.

ВЕЛАСІПЕДЫ КАРЫСТАЮЦА ПАПУЛЯРНАСЦЮ

У сталіцы, у тым ліку ў зонах гасціннасці, паслугі па пракаце веласіпэдаў аказваюць больш за 20 суб'ектаў гаспадарання, сетка пунктаў пракату складае 32 аб'екты.

Паводле інфармацыі Міністэрства гандлю, гасцям чэмпіянату і жыхамрам сталіцы прапануецца напратак каля 580 двухколавых машын, з іх аячыннай веласіпацыі — 24%, імпортнай — 76%. Запатрабаванасць веласіпэдаў у пунктах пракату, якія належаць КУП «Адпачынак», «Мінск-Арэнэ» і фізкультурна-аздараўленчаму центру Цэнтральнага раёна, дасягае 100%.

Паслугі па пракаце лодак і катамаранаў аказваюць 5 суб'ектаў гаспадарання. Сетка пунктаў пракату складае 10 аб'ектаў, дзе спажажыцям прапанавана 28 лодак і 106 катамаранаў.

Таксама пунктамі пракату прапануюцца роліваквы канькі, картынг, сродкі аховы, дзіцячыя машыны, спартыўныя мячы, а пры наведванні каткоў у Лядовым палацы і «Замку» — канькі для дарослых і дзяцей.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ветствии с законодательством страны происхождения (для юридических лиц нерезидентов Республики Беларусь). Копии документов представляются без нотариального засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчёт 301200040071 в филиале № 400 ГУО ОАО «АСБ Беларусбанк», код 752, УНП 500826567 Гродненский филиал РУП «Белтелеком», Учаснікі аукциона улачваюць штраф в случаях, предусмотренных частью второй пункта 14 Положения о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машин, мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607), в размере 30 базовых величин.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за предмет аукциона. Победителем аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на субсчёт арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

Приним документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. № 022 в 15.05.2014 по 12.06.2014 включительно в рабочие дни (с 9.00 по 16.00). Документы, поданные после 16.00 12.06.2014, не рассматриваются. Телефоны для справок: (0152) 606805, (0152) 606801, факс (0152) 72 02 07.

«ЧАКАЕМ АНДРЭЯ АРШАВІНА»



Здаецца, нават любіць школьнік скажа, што на хакейным чэмпіянаце самая ўнівэрсальная група падтрымкі ў расіян. Убачыць і пачуць гучных усходніх суседзяў можна літаральна ва ўсіх кутках сталіцы. Але ёсць у іх і свой спецыяльны цэнтр. На час спартыўнага першыства каманда падтрымкі расійскай лядовай дружнай разбіла свой лагер у клубе «Авертайм», што ў Палацы спорту. Карэспандэнт «Звязды» на свае вочы убачыў, як выглядае «Рускі дом» і пагутрыў з яго «начальнікам» Эдуардам ЛАТЫПАВЫМ, прэзідэнтам клуба бальельшчыкаў зборнай Расіі RUSSIA UNITES.



Эдуард ЛАТЫПАЎ і Яна ЧУРЫКАВА.

— Галоўная місія нашага руху — рэалізаваць мару любога бальельшчыка. Гэта значыць, стаць часткай зборнай, удзельнікам перамог, — прызнаецца Латыпаў. — Нездарма кажуць, што бальельшчыкі — гэта 12-ы гулец. Зразумела, прасцей хадзіць на рэйтынгавыя футбольныя матчы, але наша задача — матываваць людзей падтрымліваць зборную незалежна ад таго, паралімпійская яна ці дзіцячая.

— Калі распавёў сваю пра тое, што ўбачыў на хакеі дзяўчат з Благавешчанска, ён вельмі здзіўляўся. Маўляў, прыляцелі да нас з самага краю свету.

— Нас падобнае абсалютна не здзіўляе. Вельмі шмат людзей на хакей прыязджаюць менавіта з расійскіх рэгіёнаў, дзе хакей даволі распаўсюджаны. Праўда, папулярнасць мінскага першыства свету трэба звязваць і з тым, што для расіян у Беларусь дзейнічае безвізавы ўезд. Тут таксама размаўляюць па-руску, і краіна, на шчасце, не такя дарагая, як, напрыклад, Бразілія, куды на першыства свету па футболе народу паліцца значна менш.

— Было шмат размоў пра ўдзел расійскіх бальельшчыкаў у святосціх мерапрыемствах 9 мая. Ці атрымалася вам уключыць кветкі да помніка на плошчы Перамогі?

— Безумоўна. Толькі на плошчы было вельмі шмат бальельшчыкаў не толькі з Беларусі ці Расіі, але і са Славакіі.

— Вы неяк кантралюеце актыўнасць фанатаў у Мінску?

— Падобнай задачы не ставілі. Мы хочам збіраць гледачоў у «Авертайме». У нас разыгрываецца шмат прызоў, адбываюцца інтэрнацыянальныя гульні паміж бальельшчыкамі па хакейным «Што? Дзе? Калі?», спабарніцтва на настольным хакеі, турнір па покеры. На свае імпрэзы мы імкнемся запрашаць як спартсменаў, так і вядомых асоб з іншых сфер дзейнасці. У Сочы да нас прыходзіла Яна Чурывава, у Мінску — Эдгард Запашын, Уладзіслаў Траццяк. Рады бачыць усіх, але запрашаем тых, хто разумее важную ролю бальельшчыка і прыходзіць да нас «за ідэю». Нікога не збіраемся вучыць жыццю. Аднак менавіта так уяўляем культурную падтрымку. Мы «прасоўваем» свой погляд на тое, як аматары спорту павінны рэалізоўваць сваю актыўнасць.

— Хто з вядомых асоб прыйдзе ў клуб да бальельшчыкаў?

— Спадзяёмся, што будзе нехта з ветэранаў. Спартсмены знаходзяцца ў Беларусі дзеля таго, каб перамагчы. Таму мы нават не прэтэндзем у нас убачыць кагосьці з гульцоў зборнай. Пастаянна ў клубе знаходзіцца Аляксандр Юдзін, экс-хакеіст зборнай Расіі, які разам з вядомым піцёрскім журналістам Ігарам Салагуаам каментуе паядынк. Атрымліваюцца цудоўныя трансляцыі. На чэмпіянаце ў Фінляндыі людзі нават з'езджалі з сумных матчаў дзеля таго, каб паслухаць Юдзіна, які трэба весці сілавую барацьбу на «пятакчы». 17 мая ў сталіцы Беларусі будзе футбаліст Андрэй Аршавін, які наведае некалькі хакейных паядынкаў. Цяпер дамаўляемся, каб ён таксама сустрэўся з бальельшчыкамі. З канцэртнымі выступленнямі чакаем таксама гурты «Ногу свело», «Reflex» і Пятра Падгарадзеячага, былога клавішніка «Машыны часу».

— Я убачыў на вашым стэндзе шмат клошак, якія належалі вядомым хакеістам. Адкуль такая калекцыя?

— Яе бясплатна прадаставіў Сяргей Афанасьеў, буйны калекцыянер з Пецярбурга. Сярод прадастаўленай амуніцыі — світары зборных, крагі Усевалада Баброва, Ільі Кавальчука, клошкі Валерыя Харламава, Вячаслава Фяцсавы, Аляксандра Мальцава, Паўла Бурз і іншых.

— Да якога чысла працуе дом расійскіх бальельшчыкаў у Мінску?

— Актыўная фаза працы нашага дома — да 22 мая. Але я веру ў нашу каманду і вельмі спадзяюся, што тут мы застанемся да фіналу, да 25 мая.

Тарас ШЧЫРЫ.

МАРШРУТЫ БУДУЦЬ ПРАЦАВАЦЬ ДА 3.00

Да 25 мая, да заканчэння чэмпіянату свету па хакеі, у сувязі са змяненнем рэжыму працы зон гасціннасці да 3.00 падаўжаецца работа шэрагу маршрутаў грамадскага транспарту.

Паводле інфармацыі дзяржаўнага прадпрыемства «Мінсктранс», гаворка ідзе пра аўтобусныя маршруты №№ 1, 40, 73, 74С, 100, 912С, 919С, тралейбусныя №№ 3, 6, 13, 20, 37, 52, 53, 926, трамвайныя №№ 1, 3. Таксама 16-18 мая і 22-25 мая да 3.00 падаўжаецца работа абедзвюх ліній метрапалітэна.

З мэтай падвозу гледачоў ад месцаў паркоўкі прыватнага транспарту да «Мінск-Арэна» і да Студэнцкай вёскі па 25 мая будуць працаваць спецыяльныя маршруты: № 996С «Студэнцкая вёска — Брылевічы» (па ўсіх днях тыдня ў перыяд з 8.00 да 20.00), № 998С «Мінск-Арэна» — Камаяская» (пачатак работы маршруту — за адну гадзіну па пачатку першага матча дня, заканчэнне — праз адну гадзіну пасля заканчэння апошняга матча).

І ДАВЕДКУ ДАДУЦЬ, І ТАКСІ ВЫКЛІЧУЦЬ

Інфармацыйны цэнтр вакзала станцыі Мінск-Пасажырскі, размешчаны ў зале чакання, гатовы аказаць усеаб'ёмную інфармацыйную падтрымку гасцям чэмпіянату свету па хакеі.

За інфармацыйнай стойкай цэнтра кругласутачна знаходзяцца прадстаўнікі Беларускай чыгункі, валанцёр з веданнем замежнай мовы і супрацоўнік дыспетчарскай службы таксі. У дзённы час у рабоче інфацэнтра таксама задзейнічаны супрацоўнікі Мінгардаведкі, упраўлення па грамадзянстве і міграцыі ГУУС Мінгарвыканкома, службы па здачы ў арэнду аўтамабіляў.

Таксама цяпер на вакзале станцыі Мінск-Пасажырскі працуюць 16 валанцёраў-студэнтаў Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта. Арганізавана іх кругласутачная пазменная работа — па чатыры чалавекі ў змену. Апроч гэтага, на сталічным вакзале і на прыпынчальных пунктах Лошыца і Маскоўшчына працуюць інфармацыйныя групы, у склад якіх уваходзяць прадстаўнікі Мінскага аддзялення Беларускай чыгункі, у тым ліку пярвынных арганізацый БРСМ. У інфармацыйных групах на вакзале станцыі Мінск-Пасажырскі задзейнічаны 32 чалавекі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Праекты з суседзямі

Гульня разбурае бар'еры

У Беларусі створаць галбальную каманду

Як правіла, мы мала ведаем пра жыццё людзей-інвалідаў па зроку. Нехта ўспомніць пра арганізацыі, якія прадстаўляюць інтарэсы сляпых, нехта — пра спецыялізаваныя прадпрыемствы, дзе можа працаваць чалавек, які дрэнна бачыць. А што наконт таго, чым ён займаецца ў вольны час? Падчас прэс-тура, арганізаванага праграмай трансгранічнага супрацоўніцтва Еўрапейскага саюза «Літва—Латвія—Беларусь», я наведвала спабарніцтва па галболе, дзе выступалі каманды сляпых і людзей са слабым зрокам, і убачыла на свае вочы: на спартыўнай пляцоўцы сляпых людзей арыентуюцца не горш, а нават лепш за тых, у каго няма праблем са зрокам. А якое завалненне можна атрымаць ад гульні!

Раскажу ў некалькіх словах, што ўяўляе сабой галбол. Яго прыдумалі пасля Другой сусветнай вайны як сродак рэабілітацыі салдат, што страцілі зрок. З 1990 года галбол уключаецца ў афіцыйную праграму Паралімпійскіх гульняў. Гэта спартыўная гульня, дзе каманда з трох чалавек павінна забіць у вароты саперніка мяч, унутры якога — званочак. Вароты адрозніваюцца ад хакейных або футбольных: яны нашмат шырэйшыя, іх даўжыня роўная шырыні спартыўнай пляцоўкі, вышыня — прыкладна паўтара метра. Усе ўдзельнікі выступаюць у спецыяльных акурлярах, якія цалкам блакіруюць доступ святла — такім чынам, усе гульцы — і тыя, хто не бачыць зусім, і тыя, хто трохі бачыць, — выступаюць у роўных умовах. Перамогу дапамагае заваяваць толькі прафесіяналізм.

Дык вось, падчас гульні я яшчэ не ведала, што выступаюць інваліды па зроку. І пакуль не казалі пра гэта, была ўпэўнена, што гуляюць цалкам здаровыя спартсмены: іх рухі былі выверанымі, упэўненымі. Здавалася, што акурляры не перакрываюць доступ святла, а проста абараняюць вочы, як звычайныя сонечныя, — на столькі добра рухаліся галбалісты. Пазней нам, журналістам, расказалі, што гульцы гэтай жа каманды занялі другое месца на Паралімпійскіх гульнях. Такі прафесіяналізм сапраўды заслужвае павагі.

Каб былі магчымыя гэтыя дасягненні, патрэбны пэўныя ўмовы. Праграма трансгранічнага супрацоўніцтва Еўрапейскага саюза «Латвія—Літва—Беларусь» мае на мэце рэалізацыю шэрагу сумесных праектаў у розных сферах. Праект «FITS — Садзейнічанне інтэграцыі праз спорт» — адзін з іх. З літоўскага боку ў ім удзельнічае вільнюскі спартыўны клуб сляпых і людзей са слабым зрокам «Салцініс», з нашага — Беларускае асацыяцыя інвалідаў па зроку. У рамках праекта былі створаны спецыяльныя спартыў-



Гуляюць прафесійныя галбалісты.

ня залы ў Вільнюсе і Гродне, у Вільнюсе таксама быў пабудаваны басейн. Усе гэтыя аб'екты адаптаваны пад патрэбы спартсменаў-інвалідаў. Менавіта ў такой спартыўнай зале мы і назіралі за галбалам.

— Такія пляцоўкі — аптымальныя для трэніровак людзей, якія маюць праблемы са зрокам, — заўважыў Раймундас Шымкус, каардынатар праекта «Садзейнічанне інтэграцыі праз спорт» з літоўскага боку, старшыня Спартыўнага клуба «Салцініс». — На Паралімпійскіх гульнях спабарніцтва праводзяцца менавіта на такім штучным пакрыцці.

Літоўскія галбалісты вядомыя ва ўсім свеце. У сваю чаргу, беларускія пльюць-інваліды па зроку заваявалі шэраг перамог на Паралімпійскіх гульнях. Праект прадугледжвае не толькі пабудову і рамонт аб'ектаў інфраструктуры, але і арганізацыю спабарніцтва, семінараў па абмене вопытам. Раймундас Шымкус заўважыў, што яны разам з беларускімі калегамі ўжо правялі некалькі навучальных семінараў, арганізавалі лагер для дзяцей у Літве, куды прыехалі і беларускія, і літоўскія равенскі.

— Хутка будзе навучальны семінар у Віцебску. Мы збіраемся раскажаць беларусам пра свой вопыт трэніроўкі галбальнай каманды, — адзначыў Раймундас Шымкус. — А яны абяцалі падзяліцца секрэтамі, які дабца такіх высокіх дасягненняў у плаванні. Дарчы, падобны семінар ужо праводзіў у Вільнюсе.

Па словах Мікалая ШУДЗЕЙКІ, генеральнага сакратара Паралімпійскага камітэта Беларусі, каардынатора вышэйзгаданага праекта ад нашай краіны, сёння ў Беларусі каля 20 тысяч афі-

цыйна зарэгістраваных інвалідаў па зроку (агульная колькасць інвалідаў у нашай краіне — больш за 500 тысяч чалавек). Усе гэтыя людзі маюць права на паўнацэннае жыццё, у тым ліку на магчымае займацца спортам. Няхай арганізуюцца спартыўныя пляцоўкі для іх — больш складана, чым звычайна спартыўныя пляцоўкі, але яно таго каштуе. Беларускія спартсмены добра паказваюць сябе на Паралімпійскіх гульнях. Напрыклад, у 2004 годзе ў Афінах 30 беларускіх спартсменаў даліся рэкордных вынікаў — заваявалі 29 медалю!


Як запэўнілі Мікалай Шудзейка і Раймундас Шымкус, у хуткім часе ў Беларусі з'явіцца ўласная каманда па галболе. Магчыма, нашы спартсмены-галбалісты таксама стануць вядомымі на сусветнай арэне.



Тым часам на спартыўную пляцоўку ў акурлярах, якія не прапускаюць святло, выйшлі каманды літоўскіх журналістаў і Міністэрства ўнутраных спраў Літвы. І што вы думаеце? Людзі з добрым зрокам, трапіўшы ў сітуацыю, калі нічога не відаць і прыходзіцца арыентавацца на слых, перамагліся па полі паўзком! Пасля, праўда, асвоіліся, але да прафесіянальных спартсменаў-галбалістаў, няхай і сляпых, ім было вельмі далёка. Такім чынам, аказваецца, сляпы можа «бачыць» лепш, чым відушыя. Галоўнае — даць магчымае яму стаць такім.

Надзея ЮШКЕВІЧ, Фота прадстаўлена сакратарыятам праграмы.

Г. Вільнюс



На фотаздымках:

- чарговы выхад на радыёсувязь;
- дзякуючы арнітологу глушцз Вася набывае свой пажыццёвы асабісты нумар і радыёашыянік;
- ранішні глушцзовы ток;
- праз хвіліну Вася апынецца на свабодзе;
- прыстасаванне, з дапамогай якога Дзмітрый Шамовіч ловіць глушцоў.



Пачуць лес і... Цэлы свет

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Радзіёнэзіранне — унікальная магчымасць сачыць за «інтымным жыццём» глушца не толькі падчас сезону яго размнажэння, — дзеліцца ў адным са сваіх артыкулаў Дзмітрый Шамовіч. — Сучасныя тэхналогіі даюць магчымасць пастаянна атрымліваць даныя пра месцазнаходжанне пэўнай птушкі і яе паводзіны. Адсюль і інфармацыя пра біятопы, межы арэалаў рассялення, характар актыўнасці. А пры дастатковай колькасці пазначаных птушак можна атрымаць дакладную інфармацыю і пра смяротнасць.

У час такавішчаў арнітолаг праводзіць на «подслухах» і «падглядзінах» па некалькі тыдняў запар. Толькі ў глушцовы шлюбны перыяд ёсць магчымасць злавіць асяржоную птушку і «ўзнагародзіць» яе незвычайнымі каралямі з радыёпазнакай. Кожную вясну з дапамогай спецыяльных прыстасаванняў Дзмітрый адлюшчвае па некалькіх тыднях пэўнаў, павялічваючы гэтым кола сваіх незвычайных навуковых «інфарматараў». Упершыню яму ўдалося злавіць глушца яшчэ ў 2010 годзе. Праз год адмыслова «пацяркі» займелі яшчэ чатыры дарослыя самцы. На незвычайныя эксперыменты Шамовіч пачаў працаваць ахвотных праісці практычны курс радыёнэзірання за глушцом, каб падзяліцца сваім досведам работы ў полі і апрацоўкі даных на камп'ютары. Гэта павінна быць карысна і работнікам палюўнічых гаспадарак, і студэнтам біяфакаў, будучым арнітолагам, — наогул, усім аматарам прыроды. Праца па даследаванні глушца зрабіла арнітолага вядомым далёка за межамі Беларусі. Дзякуючы Шамовічу нашу краіну ўжо не першы год адкрываюць для сябе госці з далёкіх і блізкіх краін. З таго часу, калі ён грунтоўна «падсеў» на «глушцовы матэрыял», на вясновыя такі па эксклюзіўныя кадры прыязджалі фатографы з Расіі, Польшчы, Літвы, Германіі, Швецыі, Бельгіі, Францыі, Англіі, Галандыі і нават з далёкага Кіпра. І колькасць ахвотных наведваць нашу краіну год ад года павялічваецца.

Пра тое, што даследаванне глушцоў у паўночных лясах Беларусі зробіць Дзмітрый ні больш ні менш «чалавекам свету», былі аспірант Інстытута заалогіі Акадэміі навук Беларусі яна не прадугледжвае. Прадметам яго даследаванняў заўсёды былі драпежныя птушкі. Яшчэ ў дзяцінстве разам са школьным

сябрам трымаў у клетцы ястрабаў, спрабаваў прывучыць іх да палявання. У васьмым класе пазнаёміўся з вядомым арнітолагам Уладзімірам Іваноўскім і дапамагаву навукоўцу даследаваць арэалы рассялення драпежнікаў, кальцаваць, весці ўлік гнездаванняў. Гэта прадвызначыла ў віцебскага юнака выбар будучай прафесіі — арнітологіі. Скончыў Віцебскі ўніверсітэт, аспірантуру, засяродзіўся на даследаванні савы-чырванакіжніцы» — даўгавостай кугакаўкі. Але сталічнае жыццё не ўтрымала апантанага прыродалюбца, і ён лёгка адгукнуўся на прапанову палюўнічай гаспадаркі займацца развіццём экалагічнага турызму ў заказніку Чырвоны Бор. Збылася мара жыць ва ўлонні дзікай прыроды. Пасяліўся ў колішняй лясной вёсцы (цяпер гэта хутар) Расонскага раёна, завёў на падвор'і ваўкоў, пачаў ладзіць экалагічны туры для айчынных і замежных турыстаў, асабліва для фатографав-аніمالістаў. А ў выніку стаў гаспадаром уласнай аграгаспадары, вызначыўшы галоўны кірунак сваёй дзейнасці — дапамогу ў назіранні, вывучэнні і фатаграфаванні дзікіх жывёл і птушак. Дзімкі на глушцовых такавішчах сталі яго сапраўднай вітоўкай.

Злоўленым і акальцованым глушцам Шамовіч дае мянушкі. Цяпер у рэалізацыі праекта яму «садзейнічаюць» Толькі, Генрых, Максім, Сяргей... Дзякуючы радыёсігналам, арнітолаг дакладна ведае, на якой адлегласці знаходзіцца



кожная яго птушка. Пакуль шлюбны перыяд яшчэ доўжыцца, птушкі трымаюцца паблізу сваіх традыцыйных месцаў такавішчаў, не падазраючы, што знаходзяцца ў полі зроку арнітолага альбо ў прылёце кальцаваць. Глушцз, якога арнітолаг кальцаваў і ўзнагародзіў ашыянікам на маіх вачах, набыў мянушку Вася. Магчыма, гэтая птушка пазірвала мне ў перадсвітанні час (дзякуючы Дзмітрыю мне ўпершыню давялося правесці на балюце ноч, каб зрабіць унікальны партрэт глушца на адлегласці лічаных метраў). Хто ведае, ці не наш Васіль учыніў ранішнюю бойку за права працаваць глушцовым радавод. Аднак цяпер не давядзецца губляцца ў гэтых здагадках, бо дзякуючы радыёсігналам, «біяграфія» птушкі стане набыткам дапытлівага арнітолага, а для некага — яшчэ адной прыадрэтай тамтэйшай прыроды.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Расонскі раён.



Крайняя Зона

Выпуск № 7 (318)

■ Супраць залежнасці

ІЛЬГОТНАЕ КАДЗІРАВАННЕ

30 мая і 27 чэрвеня Мінскі гарадскі клінічны наркалагічны дыспансер зноў будзе праводзіць ільготнае лячэнне («кадзіраванне» і «падшыўку») для сталічных жыхароў, якія пакутуюць ад алкагольнай залежнасці. Акцыі будуць праходзіць па адрасе: вул. Някрасава, д. 22, корпус 1.

Запіска на лячэнне можна ўжо сёння з 9.00 да 16.00 па нумары: 292 31 03. Неабходна ўмова для ўдзелу ў акцыі — устрыманне ад ужывання алкаголю 10 і болей дзён.

Паводле слоў галоўнага пазаштатнага наркалага г. Мінска Сяргея МАЛОЧКІ, падобнае лячэнне даламагае нервовай сістэме выпрацаваць

КУРЭННЕ ПАГАРШАЕ ЗАГОЙВАННЕ

У курцоў значна горш, чым у тых, хто не курыць, гоцяца раны. «Спрыяюць» гэтым такія складнікі, як нікацін, цыяністы вадарод, вокіс вугляроду, нагадвае інструктар-валеолог 23-й гарадской дзіцячай паліклінікі г. Мінска Ірына ШЫМАНСКАЯ.



■ Секс у нас ёсць

І ХРЭН — АФРАДЫЗІЯК

Увогуле афрадызіякімі лічацца тыя прадукты, якія маюць высокую харчовую каштоўнасць: яны багатыя на вітаміны і мікразэлемты, паляпшаюць абмен рэчываў, хутка аднаўляюць сілы і сексуальныя магчымасці, змяшчаюць ферменты, падобныя на палавыя гармонны, або рэчывы, якія спрыяюць выпрацоўцы гэтых гармонаў, абстаўраюць сексуальнае жаданне, спрыяюць зратычным фантазіям, разнявольваюць і нават выклікаюць пэўную зыфарию.

Да найбольш вядомых афрадызіякаў адносяцца:

Кветкавы пылок — стымулюе імунітэт, багаты на амінакіслоты, вітаміны, павышае выносливасць, запавольвае старэнне.

Мёд — выдатна аднаўляе сексуальную энергію.

Жэньшэнь — танізую, умацоўвае імунітэт, павышае працаздольнасць і зніжае стамляльнасць пры вялікіх фізічных нарузках, нармалізуе гарманальны фон, узмацняе метабалізм, павялічвае прыток крыві да палавых органаў (карысы і для мужчын, і для жанчын).

Лімоннік і элеутэракок валодаюць падобнымі вартасцямі.

Цыбуля і часнок, пятрушка і сельдэрэй — умацоўваюць арганізм, стымулююць імунітэт.

Бананы — рэкамендуецца разам з кары, маслам, грэцкімі арэхамі.

Фінікі — павялічваюць колькасць спермы.

Зялёная і перцавая мята — у вялікіх дозах аказвае ўзбуджальнае дзеянне.

Пчэлінае малачко — аднаўляе, танізую, асабліва добра ўжываецца з жэньшэнем.

Ёкімбе — афрыканскае дрэва, з кары якога вырабляюць прэпарат для узмацнення эрэкцыі ў мужчын і стымуляцыі палавой сістэмы ў жанчын.

Насенне і алеі кунжуту — умацоўвае арганізм, рэкамендуецца з мёдам.

Мускатны арэх — кітайцы лічаць выдатным сродкам павышэння сексуальнага жадання.

Міндаль і фісташкі — багатыя на бялок, мікразэлемты.

Яйкі — спрыяліва ўздзейнічаюць на мужчынскую патэнцыю.

Аліўкавы алеі — змяшчае шмат неземненых тлустых кіслот і вітамінаў.

Грыбы — добра аднаўляюць сілы.

Ікра — шмат вітамінаў і мікразэлемтаў.

Хрэн — раслінны антыбіётых.

Імбір — валодае ўзбуджальнымі эфектамі.

Крэветкі, вустрыцы, мідыі — шмат мікразэлемтаў.

Расткі пшаніцы — забяспечваюць жыццёвыя сілы.

Шакалад — дае энергію, павышае настроі.

Насенне гарбуза — актывізуе імунітэт, запавольвае працэс павялічэння прастаты.

«НАПОІ КАХАННЯ»

КІТАЙСКИ ЧАЙ-АФРАДЫЗІЯК

У роўных аб'ёмах узяць палачкі карыцы і арэшкі зялёнага кардаму, растаўчы ў ступцы, дабаўці столькі ж надзёртага свежага караня імбіру. Дадаць дзеяць гаршчы чорнага перцу, дзве або тры кветачкі гваздзікі і крыху шафрану. Усю сумесь на працягу 9 хвілін гатаваць на слабым агні. Астудзіць, дадаць здробнены карань жэньшэню. Чай павінен настаіцца, пасля яго можна піць цёплым або халодным, з малаком ці без. Можна з мёдам.

КЛУБНІЦЫ З ШАМПАНСКИМ

Вуглякіслы газ шампанскага стымулюе расшчапленне фруктовага цукру клубніц. Клубніцы самі па сабе спрыяюць выпрацоўцы сератаніну (паляпшаюць настроі).

Кактэль: шклянку малака, плітку горкага шакаладу, 30-40 клубніц узбіць у міксеры.

P.S. Самыя моцныя афрадызіякі былі і застаюцца добрыя настрой, усмешка, пашчота і словы «Я цябе кахаю!».

Матэрыялы паласы падрыхтавала Святлана БАРЫСЕНКА.

■ 3 мэтай прафілактыкі

Колькасць людзей з алергічнымі пашкоджаннямі скуры, органаў дыхання, страўніка-кішачнага тракту расце хуткімі тэмпамі. Чаму так і што можна зрабіць для папярэджання падобных праблем? Расказвае ўрач-педыятр Цэнтра дружалюбных адносін да падлеткаў «Постэк» Любоў БАГАЧЭУСКАЯ.



БЕЗ РАСЛІН, БЕЗ ЖЫВЁЛ

Алергія — павышаная адчувальнасць арганізма да ўздзеяння нейкіх знешніх фактараў. Скажам, харчовых прадуктаў, хімічных рэчываў, мікраарганізмаў і прадуктаў іх жыццядзейнасці і г.д. Лячэнне алергіі — справа цяжкая і працяглая.

СПРЫЯЛЬНЫЯ ФАКТАРЫ

1. **Генетычны.** Алергічныя захворванні не адносяцца да спадчынных хвароб. Аднак у 85% дзяцей з алергіяй алергію маюць і члены сям'і.

2. **Кліматычна-геаграфічны.** Гэта пражыванне ў раёнах з нізкай вільготнасцю, рэзка кантрастнай тэмпературай, моцнымі вятрамі.

3. **Экалагічны.** Гэта ўсё, што дае ўрбанізацыя. Мала рухома лад жыцця, стрэсы, хімія ў сельскай гаспадарцы, вялікая колькасць у прадуктах харчавання кансервантаў, фарбавальнікаў і г.д.

4. **Прафесійнай шкоднасці.** Нярэдка ад алергіі пакутуюць дзеці, чые бацькі працуюць на шкоднай вытворчасці.

5. **Унутрысямейнай.** Даказана, што алергія часцей фарміруецца там, дзе ў сям'і кураць, актыўна прымяняюць сінтэтычныя мыйныя сродкі, трымаюць жывёл, выкарыстоўваюць палімерныя пакрыцці, ёсць хранічныя хворыя, «пылазборнікі».

Алергія найчасцей праяўляецца атапічным дэярматытам, алергічным рынітам, кан'юнктыўтам, бронхіяльнай астмай.

Атапічны дэярматыт — гэта сверб і сухасць скуры. Месцы праўлення залежыць ад узросту. У малых дзяцей — на твары, тулаве, ягадзіцях, вонкавай паверхні рук і ног. У старэйшых дзяцей — на згінальнай паверхні

канечнасцяў, шыі, тыльным баку кіці. У дарослых — вакол рота і вачэй, на шыі, у лакавых згібах, на запяці.

Урач-алерголаг прызначае алергічныя пробы. Па іх выніках прызначаецца лячэнне. Пробы ставяцца з 4-гадовага ўзросту і толькі не ў момант абвастрэння. Ёсць і другі варыянт — вядзенне харчовага дзённіка, паступовае выдаленне з харчавання «падазронах» прадуктаў.

ШТО ВАРТА ЗРАБІЦЬ?

У ПАКОІ

✓ Не радзей, чым раз на тыдні, праводзіць генеральную прыборку памышканняў, праціраць вільготнай анучкай не толькі падлогу, але і сцены, вокны, шафы і г.д.

✓ Самыя пылазборныя месцы (падлогу, мэблю, кнігі, карціны і інш.) праціраць вільготнай анучкай штодня.

✓ Пазбавіць жылё памышканне дываноў, цяжкіх штор, пярын, пуховых коўдраў, старых часопісаў, мяккіх цацак.

✓ Абцягнуць мяккую мэблю матэрыялам, які добра мыецца, зашкліць кніжныя паліцы.

✓ Пазбавіцца ад раслін, асабліва з моцным пахам і пылкам.

✓ З асыржожнасцю выбіраць і нячаста выкарыстоўваць сродкі для пакрыцця падлогі (лак, мастыка), чысты кафель, мыцца посуду.

✓ Не трымаць ні жывёл, ні рыбак.

✓ Не курыць у кватэры.

НА КУХНІ

✓ Сыпучы і лятучыя прадукты (муку, прыправы) трымаць у герметычных упакоўках, шафах.

✓ Абсталюваць кухню выцяжнай вентыляцыяй.

✓ Замяніць газавыя награвальныя прыборы на электрычныя.

АДЗЕННЕ І БЯЛІЗНА

✓ Не надзяваць на голае цела вырабы з шэрсці і сінтэтыкі, аддаваць перавагу льну, бавоўне.

✓ Мыць адзенне адным і тым жа парашком, на які няма алергіі.

✓ Мыць ваду для пакасання некалькі разоў. Не карыстацца сродкамі для змякчэння бялізны падчас пакасання.

✓ Не карыстацца ўпрыгажэннямі з нікелю, пластыкасы.

АГУЛЬНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ

1. Выдзіліце з рацыёну прадукты, якія амаль заўсёды выклікаюць алергію (алергены 1-й чаргі): апельсіны, мандарыны, клубніцы, суніцы, памідоры, мёд, шакалад, сыр, маянэз, кетчуп, рыбу, ікру, морапрадукты, арэхі, грыбы, квас, какаву;

прадукты і травы, якія раздражняюць органы стрававання (наварыстыя супы і булёны, вострыя і смажаныя стравы, вэнджанні, кансервы, супрадукты);

прадукты з харчовымі фарбавальнікамі (мармелад, зефір, пацілу, ліманад, сіропы, пірожныя, торты, шакалад, жуйкі).

2. Правільна гатуецца ежу: бульбу і крупы папярэдне замочвайце ў халоднай вадзе на 12 гадзін;

крупы перабірайце уручную для ачыстка ад прымеся;

гатуецца на пары або адварвайце;

пры варцы мяса булён пасля першага закіпання злівайце.

3. Лікі прымаіце толькі па прызначэнні ўрача. Лекавыя сіропы і вітаміны з каларовай абалонкай даволі часта выклікаюць алергію. Лепей ўжываць таблеткі.

■ Інфарм-укол

А СЛЁЗЫ ЦЯКУЦЬ...

Павышанае слёзачыненне можа назірацца не толькі на вуліцы, падчас моцнага ветру, але нават падчас сну. Гэта можа быць запалены працэс вачэй, які часта спалучаецца з насмаркам. А наогул у гэтай з'явы шмат прычын.

Слёзачыненне можа ўзнікаць пры нашэнні кантактных лінзаў, стамленні вачэй падчас працяглай працы за камп'ютарам, інфекцыі насавых пазух, курэнні, раздражненні сліззістай носа, моцных перажыванняў і г.д. Моцныя слёзы разам з пачырваненнем і свербам вачэй — класічная прымета алергіі. Вочы могуць слязіцца з-за алергіі на туш. У старых людзей прычына можа хавацца ў няправільнай карэкцыі прэсбіяпіі. Радець размова ідзе пра нейкія паталагічныя працэсы ў слёзнай залозе, расказвае ўрач-афтальмолаг 11-й гарадской паліклінікі г. Мінска Волга СМІРНОВА.

Пры запалены працэсах слёзнай залозы і слёзнага мшха прымяняюць вочныя кроплі і мазі з антыбіётыкам.

Прычынай слёзачынення можа быць і звужэнне або непераходнасць слёзаадводных шляхоў. Пахлыя людзі даволі часта пакутуюць ад захворванняў ЛОР-аргану, і ў першую чаргу носа (гэта рыніты, скрыўленні насавой перагародкі, зменены насавы ракавін і г.д.). Аднак звартаюцца яны найперш да акуліста, паколькі да захворвання носа прывыклі, а больш за ўсё непакоіць слёзачыненне. Між тым такія хворыя павінны лянчыцца адначасова ў афтальмолага і оталарынолага.



1. Насіце ахоўныя акулеры. Яны абароняць вочы ад слёз у ветранае надвор'е.

2. Лепей адмовіцца ад лінзаў на карысць акулераў у пыльнай мясцовасці, туманныя дні, а таксама ў час, калі ў паветры шмат пылку раслін. Ліныя могуць узмацніць раздражненне вачэй.

3. Калі прычына слёзачынення ў алергіі, не абясыцца без антыгістамінных прэпаратаў, але варта памяць, што гэтыя прэпараты прыгатаюць сакрэцыю і могуць прывесці да павышанай сухасці вачэй.

Як толькі афтальмолаг вызначыцца з прычынай слёзачынення, ён можа прызначыць прамыванне або зандзіраванне слёзных шляхоў, тэрапеўтычнае або хірургічнае лячэнне. Пры нязначнай ступені захворвання рэкамендуецца прэпараты, якія змяшчаюць выпрацоўку слёзы (цынкавыя кроплі), пры запалены працэсе ў каналцы — супрацьзапаленыя сродкі. Хірургічнае лячэнне — гэта выдаленне слёзнага мшха, актывізацыя слёзных кропак, пластычныя аперацыі.

Вялікую ролю ў папярэджванні слёзачынення і захворванняў слёзных органаў, абумоўленых узроставымі зменамі, павінны іграць прафілактычныя агляды і свечасовае выдаленне гэтых змяненняў.

○ Выкарыстанне кожнага прэпарата павінна быць клінічна абгрунтавана і прызначана з улікам алергалагічнага анамнезу.

○ У выпадку выкарыстання некалькіх лекаў вытрымлівайце інтэрвал паміж іх увядзеннем не менш за 10-15 хвілін.

○ Пры неабходнасці працяглага лячэння ў момант закапвання пажылым людзям варта адцягваць угору верхняе павека. Паколькі пры пастаянным адцягванні ніжняга павека можа наступіць звычайны выварат і ў далейшым — стойкае слёзачыненне.

○ Пры першых сімптомах слёзачынення ў старых людзей неабходна спрабаваць ліквідаваць прычыну яго з'яўлення. Калі гэта не ўяўляецца магчымым, трэба вучыцца правільна выціраць слязу. Спачатку прыкрыць вока і лёгкім рухам прамакнуць слязу чыстай насоўкай або ватным тампоном ад вонкавай часткі да ўнутранай. Ніжняе павека прыскакаецца да вочнага яблыка, а не адцягваецца да яго.

■ Харчовы рацыён

Прыкметы вітаміннага дэфіцыту могуць назірацца і пры нармальнай колькасці вітамінаў або іх узроўні ў крыві. Аднак па прычыне асаблівасці абменных працэсаў такой колькасці можа аказацца недастаткова для канкрэтнага чалавека.

Як адзначае ўчастковы тэрапеўт 11-й гарадской паліклінікі г. Мінска Кацярына ПАВЛОВІЧ, не варта легкадумна ставіцца да някваткі вітамінаў у харчаванні. Усё ж такі менавіта яны з'яўляюцца ўніверсальнымі рэгулятарамі абмену рэчываў, пры гэтым многія вітаміны працуюць літаральна ў кожнай клетцы. Адсюль — парушэнні ў розных органах і сістэмах пры вітамінным дэфіцыце. Звычайна такія парушэнні выяўляюць аб сабе хуткай стамляльнасцю, раздражняльнасцю, сэрцабіццём, заедамі вакол рота, прастудамі і г.д. Нястану вітамінаў можна вы-

значыць нават па вокавых прыкметах — бледная, сухая скура, высыпка, сухасць, выпадзенне валосаў, мляосць, зніжэнне апетыту, парушэнне матарыкі кішэчніка (дыярэя, запоры), стаматыт, малакроўе, лёгка ўтвараюцца сніжкі, слабасць, бяссонніца, парушэнне эрэку ў цёмны час сутак.

Змяненне ўзроўню вітамінаў у крыві — нармальнае з'ява. Але асноўны паказчык — самаадчуванне чалавека і яго працаздольнасць. Калі ён актыўны, бадзёры, жшчэрадасны, поўны сіл і энергіі, у яго добры сон і апетыт, ён «свабодны» ад прастуд, значыць, няма пра што непакоіцца. У адваротным выпадку трэба пакапацца пра сябе:

1. Падналежы на садавіні і агародніну. Пажадана свежыя! Усяго за тры дні захоўвання пры пакавай тэмпературы свежая капуста і зялёная губляюць да паловы вітаміну С, бульба праз

тры месяцы пазбўляецца прыкладна 30 працэнтаў гэтага ж вітаміну. Агародніну і садавіну варта захоўваць пры нізкай тэмпературы або наогул з дапамогай глыбокай замарозкі.

2. Ашадна гатаваць. Падчас цеплавой апрацоўкі варта ўжываць самыя ашадныя спосабы і мінімальны час уздзеяння. Вядома, што для захавання як мага большай колькасці вітаміну С бульбу лепей запякаць, чым смажыць, класіе яе не ў халодную, а ў гарачую ваду. Сырадыяленне — таксама не выйсце, паколькі не ўсе вітаміны засвойваюцца з сырых прадуктаў.

3. Правільна ўжываць моркву. Яна змяшчае не сам вітамін А, а каратыноіды — хімічныя злучэнні, якія арганізм выкарыстоўвае для сінтэзы гэтага вітаміну. Каратыноіды лепей засвойваюцца разам з тлушчамі, таму моркву рэкамендуец-

ца прыпусціць на пары або на патэльні з маслам, а ўжо затым дадаваць у салаты або запраўляць вяршамі, смятанай. Сырую моркву ўжываць таксама можна, але лепей разам з алеем.

4. Правільна ўжываць вітамін Е. Дадаецца да лісцевага зялёнага, параслага зерня пшаніцы, алеі або смятану.

5. Малочныя прадукты павінны быць з намі рэгулярна. Малочны бялок паўнацэнны. Іншая рэч, не трэба захапляцца малочнымі прадуктамі з высокай колькасцю тлушчу.

6. Пра смачнае. Вэнджаная каўбаска — не атрута. Калі аднойчы захацелася, дык можна і паласавацца. Але вядома, вэнджанне не можа быць асноўнай ежай. Здарова ежа — гэта максімальная разнастайнасць свежых і свежапрыгатаваных прадуктаў

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»

16 июня 2014 г. пройдет открытый аукцион с условиями № 04-У-14 на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

№ предмета аукциона	Месторасположение земельного участка	Площадь земельного участка, га	Функциональное назначение земельного участка	Начальная цена предмета аукциона, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона, бел. руб.	Наличие обременений	Ориентировочный размер убытков, причиняемых изъятием земельного участка и сносом расположенных на нем объектов недвижимости, бел. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ул. Казинца, 32	2,34	производственный объект	2 345 921 730	460 000 000	69 842 003	снос существующих зданий и сооружений	51 779 280 600

Основными условиями проектирования и строительства объектов указаны в акте выбора места размещения земельного участка и прилагаемой к нему документации. Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанном земельном участке и их характеристиках содержатся на плано-картографических материалах в составе земельного-кадастровой документации. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участка осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 16 июня 2014 года в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели. Для участия в аукционе необходимо: внести задаток не позднее 10 июня 2014 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечислемый на расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка — 795, УНП — 100690830, назначение платежа — 04002, получатель — главное финансовое управление Мингорисполкома;

представить в УП «Минский городской центр недвижимости» (организатор аукциона) следующие документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно предоставляется:

индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность;

■ Справы духоўныя

ПЕРШЫ ВЯЛІКДЗЕНЬ

Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі ПАВЕЛ сваю сустрэчу з журналістамі прысвяціў святу Пасці, якое ён упершыню адзначае на беларускай зямлі



Прадстаўнікоў больш за тры дзяткі выданьняў беларускі архіпастыр павітаў пасхальнымі воклічам «Хрыстос уваскрэс!» і, пачуўшы адпаведны адказ, прапанаваў пачаць размову святочнымі песнямі. Мітрапаліт Павел прызнаўся, што спачатку меў намер такую сустрэчу правесці на сацы дзень свайго служэння на Беларусі, але дата гэта прыйшла на Вялікі пост, таму зносіны з журналістамі былі адкладзены на Вялікодны перыяд.

АРХІПАСТЫРСКІ КРЫЖ

Учарашняя двухгадзіная размова з журналістамі адбылася на наступны дзень пасля вяртання Патрыяршага Экзарха з паездкі па Тураўскай епарыі. «Так здарылася, што ў першыя дні свайго прызначэння сюды я наведваў Магілёўскую епарыю, потым — Гродзенскую, пасля — Віцебскую, і вось — Тураўскую. І толькі ўчора мы заўважылі, што незнарок атрымаўся крыж: усход краіны — захад — поўнач — поўдзень», — заўважыў архіпастыр, дадаўшы, што вернікі нічога не лічыць выпадковым.

Беларускае Палессе выклікала добрыя ўражанні ў мітрапаліта Паўла, нягледзячы на тое, што многія тэрыторыі, якія ён наведваў, пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. «Мяне ўвесь час здзіўляе настрой у людзей, дух нашага народа, — сказаў ён. — Наш народ неперажывае. Заходняму чалавеку гэта вельмі цяжка зразумець».

Патрыяршы Экзарх запэўніў таксама, што мае намер наведваць усе беларускія епарыі, прыходзі і манастыры.

«З ДЗЯРЖАВАЙ У АЗАРТНЫЯ ГУЛЬНІ НЕ ГУЛЯЮ»

На пытанне журналістаў, ці сочыць ён за чэмпіянатам свету на хакеі, які праходзіць гэтымі днямі ў Мінску, уладкава адказаў дыпламатычна: «Я «хварэю» за тых, хто перамагае. Мне падабаецца прыгожы хакей, прыгожы футбол, хаця мой любімы спорт — валебол, у які я вельмі часта гуляю, калі быў студэнтам семінарыі ў духоўнай акадэміі. Цяпер, калі ёсць магчымасць, я гляджу шнурок. Сам калісьці захапляўся гульні ў більярд. Мне не падабаецца тое, што сёння, на жаль, у спорце вельмі выразна прысутнічае бізнес. Я таксама не прыхільнік таго, каб людзі ставілі падножкі, прымянялі фізічную сілу там, дзе гэта не трэба».

Экзарх параіў нікому не гуляць у азартныя гульні. Ён нават супраць латарэйных гульняў. «Калі мне прапануюць купіць латарэйны білет, я кажу, што з дзяржавай у азартныя гульні не гуляю», — пажартаваў ён.

ПАДЗЕІ ВА УКРАЇНЕ — АГУЛЬНЫ БОЛЬ

Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Павел успрымае падзеі ва Украіне як агульны боль славянскіх народаў. «У нас агульная вера, рэлігія, культурная аснова. Палітыка нас падзяляла, але ўсе мы маем агульны карані. Мы адзін народ», — адзначыў уладка. Ён выказаў надзею, што сітуацыя ва Украіне будзе хутка ўрэгулявана мірным шляхам.

Прадстаўляець Беларускай праваслаўнай царквы згодны з меркаваннем, што прычынай таго, што адбываецца ва Украіне, паслужыла карупцыя, а таксама падзел грамадзян на тых, хто жадае ісці «на захад» і тых, хто жадае ісці «на ўсход». Пры гэтым Экзарх падкрэсліў, што людзі жадаюць проста мірна жыць і працаваць, і многім з іх усё адно, якая ўлада будзе ў краіне. «Пані б'юцца, а людзям даводзіцца ўсё гэта расхлёбваць. Галоўнае, каб людзі жылі ў міры і згодзе», — лічыць мітрапаліт.

Па яго словах, у сітуацыі, якая склалася, задача Царквы — маліцца, а дыпламаты і палітыкі павінны сесці за стол перамоў і зрабіць усё магчымае для таго, каб спыніць гвалт ва Украіне.

ЖАНЧЫНА З БАРАДОЙ — СКАЖЭННЕ БОЖАГА ВОБРАЗА

Мітрапаліт Павел па просьбе журналістаў пракаментавану з пункту гледжання Царквы вынікі міжнароднага песеннага конкурсу «Еўрабачання-2014», дзе перамог спявак з Аўстрыі, які выступае пад псеўданімам Канчыта Вурст і вядомы публіцы як жанчына з барадой.

«Я пагледзеў — нават не ведаю, як сказаць, — на гэтага ці на гэту... Гэта ж пародыя. Я, як віскап, адразу ж угледзеваю падспудную думку: артыста паспрабавалі зрабіць падобным на выяву Хрыста. І вось гэта «яно» сёння захапляе людзей, займае першае месца. Гэта нават каментавач неярочна», — сказаў мітрапаліт Павел.

«Я ніколі нікога не рэкамендаваў бы накіроўваць на гэты форум, калі там прызначаецца за вяршыню дасканаласці згубленая і знявечаная выява Божая ў чалавеку», — сказаў прадстаўляець БПЦ.

Ён таксама выказаў сваё меркаванне з нагоды канцэрта польскай групы «Бегемот» у рамках іх тура «Сатаніст»: «На 27 мая плануецца рок-канцэрт нейкай групы — па-маім, «Бегемот». Нельга дапусціць выступленні груп сатаніскай скіраванасці. Трэба рабіць усё, каб сатанізм не прайшоў», — падкрэсліў архіпастыр.

З КАТАЛІЦКАЙ ЦАРКВОЙ — ДОБРЫЯ ўЗАЕМАДНОСІНЫ

«З Рымска-каталіцкай царквой ў Беларусі ў нас выбудоваюцца добрыя адносіны. Гэта шматвяковая традыцыя, — сказаў журналістам кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы. — Мы не ўмешваемся ў справы адзін аднаго».

Пры гэтым прадстаўляець БПЦ нагадаў, што сабета на пачатак чэрвеня запланавана правядзенне ў Мінску праваслаўна-каталіцкага форуму, які ўяўляе сабою неформальную пляцоўку для зносінаў іерархаў дзвюх канфесій.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА

■ Вытокі

ПРЫЦЯГНЕННЕ

Ехала на размову. Імкнулася злавіць адказ з маленькага цёмнага каменчыка, на якім праступала выява, а слёзы не давалі пабачыць яе. Але ж яна дыхала са мной, жыла са мной цэлае імгненне, калі мае думкі растварыліся ў прастору, дзе былі толькі мы з Маці і Яе вялікім Дзіцяткам. Размова складалася — маўкліва. Я бй: пра сэрца і душу, якая не на месцы; пра людзей, якім не жывецца спакойна, пакуль не пазбавяць кагосьці радасці; пра несправядлівасці і вайну, якой патыхае ў паветры; пра цуды, якім сама здзіўлялася не раз. А побач такіх маўклівых — чарга. І ва ўсіх спадаў, што Яна выслухае і пачуе. Што супакоіцца душа, скончыцца несправядлівасць, а любоў пераможа.

забытаная думкі сцішваюцца, не стукваюць малатком у скронь. Яны ўзнесліся пад высокі купал і просяць палёгі для сваёй распадыні. У велічэзным саборы малітоўны галас знутры прабівае брама, якая ахоувала твой адчай — і ён адступае. Азіраецца: няўжо з кожным адбываецца нешта падобнае?



Божы цуд: выява ў камені.

У Жыровіцы па гэта едуць. І ўжо не адно стагоддзе цудатворны абраз Прасвятой Маці Божай Жыровіцкай мае вялікую сілу выслухоўваць і дапамагаць. Былі і ёсць тыя, хто захацеў дыхаць і жыць з ім у адной прасторы. Дзякуючы ім у Беларусі больш за пяць стагоддзяў ёсць Свята-Успенскі мужчынскі манастыр у Жыровіцах, што на Слонімсшчыне.

— Гэта найбуйнейшы манастыр у Беларусі, — гаворыць Наталія Агарэлышчава, якая суправаджае групу паломнікаў з Мінска. — Ён праваслаўны, але належыць у розныя часы іншым хрысціянскім канфесіям, якія шанавалі абраз Жыровіцкай Божай Маці. Манастыр ніколі не закрываўся, нават у гады ганенняў на царкву ў савецкі час. Нібыта сама Прачыстая Дзева ахінула яго сваім ахоўным покрывам — і ніхто нічога не змог зрабіць. Тут дагэтуль захоўваюцца

На богаслужэнні сярэд людзей у чорных расах пазнаю аднаго манаха. Потым, у двары, прашу яго ўдакладніць гісторыю Жыровіцкага цуду — хто лепш за насельніку манастыра яго адчувае? Брат Іаан (Бембель), у міры вядомы як паэт Зніч, аўтар цудоўных вершаў пра Беларусь, прыняўшы веру ўсім сэрцам, прыйшоў у манастыр. Ён паказвае на галоўны сабор і тлумачыць:

— Прастол Успенскага сабора знаходзіцца на месцы з'яўлення абраза, там, дзе расла дзічка. З-пад грушы, дзе быў

СЛЯДЫ БАГАРОДЗІЦЫ

Яна з'явілася сама: цудатворны абраз людзі атрымалі ў 1470 годзе (гэта падзея святкуецца штогод 20 мая). Напрыканцы XV стагоддзя на месцы сучасных Жыровіц і далёка навокал быў густы лес. Ён належыць праваслаўнаму шляхціцу Аляксандру Солтану. Аднойчы яго пастухі заўважылі незвычайнае ззянне, якое сыходзіла з дзікай грушы. Калі падышлі бліжэй, убачылі на галінках невялічкі абраз, велічынёй з дзіцячую далонь, з выявай Прасвятой Багародзіцы з дзіцяткам Ісусам на руках. Знаходку аднеслі Аляксандру ў маёнтка. Ён, убачыўшы абраз, вялікага значэння яму не надаў. Пакаў у куфэрак у сваім пакое. На наступны дзень запрасіў да сябе гасцей, і паміж іншым вырашыў паказаць знаходку. Але яго здзіўленню не было мяккі, калі ў куфэрку абраза не знайшоў. Праз некаторы час пастухі зноў знайшлі яго на ранейшым месцы. Тады Аляксандр зразумев, што гэта знак Божы, даў абяцанне пабудавач храм на гэтым месцы. Першы храм быў драўляны...



Брат Іаан (Бембель) распавядае пра Жыровіцкі цуд.

Праз дрворык Ціха. Жыццё рана пачынаецца ў храме. Але зусім не такое жыццё, у якім пры суцэльнай запатрабаванасці можаў усё роўна пачувацца непрыктым. Толькі трапляеш у сабор —

яўлены цудатворны абраз, стала біць крыжы. Цяпер выток крыніцы знаходзіцца ў спецыяльна абсталяваным калодзежы, пад алтаром Успенскага сабора. Менавіта ў гэтым саборы і знаходзіцца цудатворны абраз Жыровіцкай Божай Маці, але толькі ў летні перыяд (красавік—лістапад). На Казанскую (4 лістапада) яго пераносяць у царкву Святога Мікалая, а ў вялікім храме застаецца копія. Але нават ад яе засведчаць людзі! Іх творыць вера і Маці Божая, якая ўсіх чуче...

Амаль адразу пасля з'яўлення абраза Прасвятой Багародзіцы ў Жыровіцы сталі сцягвацца людзі. Нехта тут заводзіў сем'і (і ўзніка паселішча), нехта прысвячаў сябе служэнню Богу ў манаскім званні. Усе, хто з верай і малітвай прыходзілі да Жыровіцкай Божай Маці, атрымлівалі ацаленне ад душэўных і цялесных хвароб. Да цудатворнага абраза прыходзілі нават каралі Рэчы Паспалітай, шанавалі яго і магнаты — такія, як Сапегі, Радзівілы. Найбольш па часе манастыр належыў уніятам (у прыватнасці, базільянам). Вернікі-каталікі прызнавалі справы Багародзіцы, засведчаныя ў Жыровіцах. Пастановай папскага капітула было прынята рашэнне пра караніцы абраза Жыровіцкай Божай Маці, што і адбылося ў 1730 годзе. І, напрыклад, у касцёле святога Андрэя ў Слоніме ёсць спіс Жыровіцкага абраза — ён там у кароне.

Абраз Жыровіцкай Божай Маці — самы маленькі з багародзічных, яго памер — усюго 56 на 44 міліметры. Але і маленькі (праўда, у іканаграфіі такая сярэд багатых роспісаў барочнага храма, ён адразу прыцягвае ўвагу. Гэта невялічкая рэльефная выява Прасвятой Багародзіцы з Дзіцяткам на руках, выразаная на яшме. У іканаграфіі такая выява адносіцца да тыпу «Замілаванца» (калі шчака Багародзіцы прынавацца да шчака дзіцяці). Засведчана, што першапачаткова ад абраза ішло ярае святло і тонкі водар. Але ікона пацімнела і паблякла пасля пажару, які здарыўся ў сярэдзіне XVI стагоддзя.

— Пасля пажару абраз лічыўся страчаным. Але Багародзіца не пакінула свайго ўлюбёнага месца і праз некаторы час з'явілася перад плячымі дзецьмі: стаяла на вялікім камені і трымала ікону ў руках, — распавядае экскурсантам



Успенскі сабор Жыровіцкага манастыра здалёк вітае гасцей.

Вера і веды

Жыровіцы сёння прыцягваюць вялікую колькасць маладых людзей. Тут знаходзяцца Мінскае духоўнае семінарыя і акадэмія. У 1945 годзе ўлады дазволілі адкрыць пастырскі-багаслоўскія курсы, якія пазней былі перайменаваныя ў Мінскую духоўную семінарыю. Аднак у тыя гады аб'ектыўны і семінарысты сутыкаліся з псіхалагічнай апрацоўкай, пагрозамі, таму да першага выпуску дацягнулі ўсяго 6 чалавек. Семінарыя была закрыта. Адраджэнне яе пачалося ў 1989 годзе. Статус вышэйшай навучальнай установы семінарыя атрымала ў 1992 годзе. Сёння тут навучаецца каля 200 чалавек. Ёсць звычайнае адсяленне, на якім вучацца ў асноўным святары. На першым паверсе семінарыі была пабудавана царква трох свяціцеляў: Васілія Вялікага, Грыгорыя Багаслова і Іаана Златавуста, так званы семінарскі храм. На другім паверсе — канцэлярыя, адміністрацыя і бібліятэка. На трэ-

цім — вучэбныя класы для студэнтаў семінарыі дзённай формы навучання і інтэрнат для завочнікаў. Для студэнтаў семінарыі і акадэміі надаюцца пабудаваны новы інтэрнат — на ўзроўні 3-зorkавага гатэля: 4 чалавекі на блок. Студэнты плацяць за інтэрнат, але ж і стыпендыя атрымліваюць. Рэгенцыя вучылішча было адкрыта ў 1996 годзе. У ім навучаюцца і дзяўчаты, атрымліваюць ступень рэгентна царкоўнага хору і выкладчыка Закона Божага. Як ні дзіўна, але ў беларускіх Жыровіцы прыйшоў Балонскі працэс: навучаюцца 4 гады замест 5. Пасля бакалаўрыяту ідзе магістратура, акадэмія і г.д., як у дзяржаўнай ВНУ. Толькі акадэмія рэгістрацыя на багаслоўскіх дысцыплінах, хоць вучаць і тое, што ёсць у спеціальных ВНУ: філасофію, гісторыю, шмат мов. Іншая справа, што кожны дзень тут пачынаецца а 8-й раніцы з малітваў у семінарскім храме.

тут спачываюць мошчы архіепіскапа Мінскага Міхаіла Галубовіча. Яшчэ 76 чалавек, якія спачывалі ў Юўленскай царкве, цяпер пахаваны на манастырскіх могілках — вось дзе лепей за ўсё адчуваеш, што і пасля смерці можна рабіць свае

СПРАВЫ ДЗЕЛЯ ЖЫЦЦЯ

Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр вядомы сваімі старацямі. Асабліва жывая памяць пра тых, хто адышоў не так даўно. У 2006 годзе пакінуў гэты свет апошні старац манастыра архімандрый Мітрафан (Ільін), які пражыў тут 58 гадоў. Быў надзелены дарам прабачання, шмат хто пры жыцці да яго прыходзіў па парадку. І цяпер ля яго маглікі моляцца і пакаіваюцца запіскі з просьбама ад дапамозе: у манахаў асаблівае місія служэння людзям.

Пра гэта думаеш і калі пераводзіш погляд на Жыровіцкія могілкі, што адкрываюцца удалечыні на ўзгорку, побач з храмам Георгія Пераможа. У гэтым драўляным зялёным храме служаць па суботах. Пасля кожнай службы — паніхіда, калі моляцца за спачылых. Так пайшоў з XVII стагоддзя, пасля эпідэміі халеры. Браты перасяліліся ў іншы манастыр, каб вярнуцца, калі хвароба адступіла. Але па ўласным жаданні тут застаўся іерманых Мікалай Акуневіч. Ён прычашчаў тых, хто паміраў, адляваў іх. Падчас эпідэміі пахаваў больш за 600 чалавек. Нёс свой крыж.

З думкамі пра свой крыж у Жыровіцы ехалі і едуць паломнікі. Нездарма ў нас кажуць: «Як трывога, дык да Бога». Іду па шырокай лясвіцы — ледзь не на ўсю шырыню сабора. Уласна дзеля яе Крыжаўздзіжанскі храм і быў пабудаваны напрыканцы XVIII стагоддзя. Але ўжо на версе разумееш, што не ісці па ёй трэба — кланяцца. Гэта копія лясвіцы з палаца Понція Пілата, па якой Ісус Хрыстос падыміўся на суд — 28 прыступак. Арыгінал лясвіцы знаходзіцца ў Рыме, дзе і ў нашы дні вернікі падыміўся на прыступках на каляны. Арыгінал з мармуру, але пакрыты дубам, каб мармур не сціраўся. Калі Збаўца падыміўся, на прыступках засталася яго кроў, таму ў лясвіцы зроблены спецыяльна выемкі, да якіх людзі цяпер прыкладаюцца. У нас у Жыровіцах выемкі таксама былі — яны адзначаны квадранцамі. Раней на кожнай з іх знаходзіліся каўчэгі з мошчамі ўгоднікаў Божых, і калі прыходзілі ў храм вернікі, яны на калянях падыміліся па прыступках, чытаючы асаблівыя малітвы. Але ў XIX стагоддзі часцінкі мошчаў з прыступак дасталі і змясцілі ў спецыяльныя крыж-машчавік, які знаходзіцца ў галоўным саборы па правы бок ад царскай брамы — у дваротным баку ад цудатворнага абраза. Але ж на-

ват яму выпаў свой няпросты шлях, калі асабіста манах ратаваў і ахваравалі сабой дзеля веры.

У гісторыі манастыра былі моманты, калі абраз Божай Маці пакідаў гэтае месца. Напрыклад, падчас Першай сусветнай вайны ён быў вывезены ў Маскву і знаходзіўся ў саборы Васілія Блажэннага. Пасля закрыцця сабора быў перавезены ў падмаскоўны Кацярынінскі манастыр. Дадому вярнуўся ў 1922 годзе — распаўсюдзіў, што жывіць архімандрый Ціхан (Шарапаў) вывез яго ў слоўку з варэннем. Другі раз абраз пакідаў манастыр разам з нашым беларускім прападобным паўніткам архімандрыйтам Серафімам Жыровіцкім (Шахмучэц): у цяжкія часы вайны манах хадзіў з хронічнымі хваробамі, хрысцілі людзей. Але пасля вайны Серафім Жыровіцкі быў рэпрэсаваны, загинуў у лагеры і цяпер успаўляецца ў ліку беларускіх святых.

У савецкі час шмат якія манастыры ў Беларусі закрываліся. Жыровіцкі выстаяў і нават па бластраванні гатагаснага мітрапаліта Філарэта даў прытулак сёстрам з закрытых жаночых манастыроў Гродна і Полацка. І цяпер можна бачыць манахіні, якія дажываюць туж свой век у малітвах да Прачыстай...

Цяпер у Жыровіцкім манастыры каля 40 манахаў і больш за паўсотні паслушніцаў, Клопатаў у сучасных насельніках шмат: манастырская гаспадарка вялікая (сажалі з рыбай, зямля, на якой тую ж бульбу вырошчваюць, агародніну, садавіну). Але ж галоўнейшая за змянення — справы малітоўныя. Моляцца за тых людзей, хто прыязджае сюды, і за тых, хто не просіць аб малітвах, наогул — за ўвесь свет...

Малітва тут суправаджае ўсіх: і манахаў, і гасцей (для іх ёсць Дом паломніка), якія імкнучыся дакрануцца да цуду, паглыбіцца ў яго. Нават літаральна. У Жыровіцах дзве крыніцы: старая за 1,5 кіламетра ад манастыра, але здалёк відаць блакітны купал над новай купальняй, якую асвяцілі ў гонар Божай Маці. Вада — адна, як і зямля, з якой яна выцякае.

Было халаднавата. Надзеўшы чыстую кашулю, хрысціўся і, каб не мерзнуць, хуценька — з галавой... Вада алякая. Адзін раз, другі, трэці. Цела не адчуваеш — нібыта і няма яго. А ёсць толькі існае сутнасць — здзіўша, на колькі празрыста-зіхатлівай яна можа быць, і ледзь не ўзятаеш над зямлей, наверх, пасля таго, як усё цяжка і штучнае патанула ў ледзяную вадзе. І вось у гэты момант прыходзіць нечаканае цяпло, нібыта нехта абгарэў і падзяліўся сваімі бясконцамі сіламі.

Ларыса ЦІМОШЫК

■ Несакрэтны ўспамін

Блакітная сукенка для Раі

Здаецца, гэта было ўчора — яе танец у вызваленым Мінску ў блакітнай сукенцы фасону «сонцакляш»... 90-гадовая Раіса Аляксандраўна УВАРАЎСКАЯ, ветэран Вялікай Айчыннай і органаў дзяржаўнай бяспекі, заплочувае вочы і паглыбляецца ва ўспаміны. Карцінкі з нядаўняга былога зноў прымушаюць перажыць і страх, і радасць.

дзя службы ў органах дзяржаўнай бяспекі. Пакольні і самой Раісе ініцыятывы было не займаць, то яна таксама апынулася на службе ў НКВС — працавала перакладчыкам у падраздзяленні па цэнзуры ваеннай карэспандэнцыі. Праз год службы яе разам з групай з 25 чалавек накіравалі ў камандзіроўку ў вызвалення ад фашысцкіх акупантаў раёны Беларусі.

У 17 гадоў Раіса атрымала пасаду тэжнічнага сакратара ў райкаме камсамола горада Паўлава Горкаўскай воласці. Праўда, для гэтага давялося пайсці на падман — сусед-мільцыянер дапамог дзяўчыне атрымаць пашпарт як паўналетняй. Праца спадабалася. Трэба было хадзіць па розных камсамольскіх арганізацыях і адбіраць актывную моладзь. Пазней яна даведлася, што такая моладзь была патрэбна

ні дарог. Жыць няма дзе. Камандзір выдаў лапаты і загадаў капаць сабе зямлянкi. «Столь» дапамагі зрабіць салдаты, з пажарышчаў прыцягнулі нейкія ложка, печ-буржуйку — невяжылі. Штодня разбіралі завалы, прыбіралі камяні, ачышчалі вуліцы... Ва ўсім горадзе ўдалося ўсяго некалькі будынкаў, у тым ліку невялічкая царква, якую пачалі выкарыстоўваць для судовых пасяджэнняў.

— Калі ехалі ў Беларусі, непадалёку ад Бранска наляцелі варожыя самалёты і наш поезд трапіў пад абстрэл. Гэта было вельмі страшна, — расказвае Раіса Аляксандраўна. — Бегчы ж няма куды... Вагоны былі зашланя салямай. Некаторыя дзяўчаты засоўвалі галаву ў гэтую саляму і рыдалі ад дзікага страху... Мы цудам выжылі тады... Крочыла да моманту іх прыезду быў проста зруйнаваны. Ні дамоў,

ку прыгаварылі зладзея да смерці праз павешанне. Народ абуралася такому мяккаму пакарэнню... Пазней у Гомелі ў складзе групы перакладчыц Раіа жыла печ-буржуйку — невяжылі. Штодня разбіралі завалы, прыбіралі камяні, ачышчалі вуліцы... Ва ўсім горадзе ўдалося ўсяго некалькі будынкаў, у тым ліку невялічкая царква, якую пачалі выкарыстоўваць для судовых пасяджэнняў.

— Нейк там праходзіў адкрыты працэс над паліцаем з ліку мясцовых жыхароў. Народу сабралася шмат... Міліцыя не ведала, які людзей супакоіць, — такія янавісьць да гэтага паліца была. Разарваць яго хацелі. Здаровы, высокі, дужы хлопцек, 40 гадоў... Расстраляў больш за 30 мірных жыхароў. Казалі, што сям'ёра дзяцей закалоў шытком у ложку. Працэс доўжыўся тры дні, і ў выні-



нанта, і яна працягвала службу на пасадзе оперуўнаважанага. Пасля адступлення немцаў на вызваленыя тэрыторыі хутка пачалі збірацца ў банды памагатыя ды агенты. Разгарнулася маштабаведку, прывоілі ёй званне лейтэ-


Камандзір выдаў лапаты і загадаў капаць сабе зямлянкi. «Столь» дапамагі зрабіць салдаты, з пажарышчаў прыцягнулі нейкія ложка, печ-буржуйку — невяжылі.

ленаваўся. Нават 7-гадовыя дзеці падб'ягалі да дарослых і хоць бы па адным камені пераносілі. — Калі 16 ліпеня 1944 года ў Мінску адбыўся партызанскі парад, у паветры лунаў водар сапраўднага свята! Дзяўчаты з узраўлення НКВС павінны былі стаць у ачаленні. Так хацелася апрагнуць што-небудзь святочнае, а нічога ж не было! Але ж напярэдні атрымалі мы гуманітарную дапамогу ад амерыканцаў. Гэты былі пераважна кансервы, але траплялася і адзенне. Мне дасталася сукенка — блакітны «сонцакляш»! Вось дзе было

шчасце — змяніць ваенную форму на гэтую сукенку! Праўда, прыгажосць ацанілі не ўсе. Калі міма нас ішлі калоны партызан, адзін з іх працадзіў у мой бок «Падсілка нямецкая...» Відаць, не галадала ў акупіцыя...» Яе не пакрыўдзілася, толькі памахла ўслед і паслала паветраны пацалунак...

Прыгожая сукенка аказалася «нешчаслівай». На чарговым гадыну Перамогі Раіа зноў апрагнула яе для прагулкі з калегамі па парку імя М. Горкага. Шмат танцавалі, пасля расцелася на траве — жартавалі, сміяліся. Хлопцы запускалі нейкія салюты, і раптам адзін з фееверкаў упаў на пад блукітнага кляша. Сукенка загаралася, і аднавіць яе ўжо не ўяўлялася магчымым.

Р.С. Капітан запасы Раіса Аляксандраўна Увараўская выйшла на пенсію ў 1987 годзе. Кажы, што асабліваці службы ў органах у мірны час — вялікі сакрэт. Святлана БАРЫСЕНКА. Фота прэс-службы КДБ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Белагропромбанк» для юридических лиц сто семьдесят шестого выпуска

1. **Наименование эмитента:**
а) полное наименование: на белорусском языке – акционерное общество «Белагропромбанк»; на русском языке – открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее – Банк);
б) сокращенное наименование: на белорусском языке – ААТ «Белагропромбанк»; на русском языке – ОАО «Белагропромбанк».

2. **Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)**
Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3. Телефон: (017) 229 63 25, факс (017) 229 64 43. Электронный адрес E-mail: info@belapb.by УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. **Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовая финансовая отчетность Банка, информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии облигаций, и сроки их публикации.**

Годовая финансовая отчетность Банка ежегодно публикуется в газете «Звязда» и «Республика» не позднее 25 апреля года следующего за отчетным. Годовая финансовая отчетность Банка за 2013 год опубликована 25.03.2014 в газете «Звязда» (№ 54), «Республика» (№ 54). В газете «Звязда» публикуется следующая информация:
- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка – не позднее 2-х месяцев с момента принятия такого решения;
- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного постановления;
- в случае внесения изменений в проспект эмиссии облигаций – не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

4. **Размер уставного фонда Банка**
Уставный фонд Банка составляет 6 803 635 046 000 (Шесть триллионов восемьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) рублей.

5. **Депозитарий, обслуживающий Банк, является Депозитарий ценных бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), действующий на основании специальной разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, сроком действия до 18.07.2022, регистрационный номер 02200/5200-1248-1085.**

6. **Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего**
Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агрпромпанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный № 20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол № 1) (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.12.2013 № 20).

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.
7. **Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто семьдесят шестого выпуска**
7.1. **Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**
Решение о выпуске облигаций сто семьдесят шестого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка принято Наблюдательным советом Банка 15.04.2014, протокол № 13.

7.2. **Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям**
Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).
По состоянию на 01.04.2014 нормативный капитал Банка составляет 9 467 746,8 млн. бел. рублей.

7.3. **Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций**
Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц.
Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование выданных кредитов корпоративным клиентам вне рамок государственных программ.

7.4. **Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.04.2014 № 282).**

7.5. **Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций**
Форма выпуска и вид облигаций – именные, процентные, неконвертируемые, бездокументарные.
Объем эмиссии облигаций составляет 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов белорусских рублей). Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей. К размещению предлагаются 500 000 (Пятьсот тысяч) штук облигаций, серии ОБ176, номера 0000001 – 0500000.

7.6. **Период проведения открытой продажи облигаций**
Дата начала периода размещения облигаций – 15.05.2014, дата окончания периода размещения облигаций – 14.10.2014.

7.7. **Место и время проведения открытой продажи облигаций**
Размещение облигаций сто семьдесят шестого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто семьдесят шестого выпуска.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах 1 и 2 уровней, ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.
Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре.

Банк вправе не заключать договоры купли-продажи облигаций в период размещения, если условия, определенные решением о выпуске облигаций, становятся для Банка экономически невыгодными. Решение о прекращении (возобновлении) заключения договоров купли-продажи облигаций в период размещения принимает уполномоченный орган Банка.
Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операций и рассчитывается по формуле:

$$C = Hn + Dn,$$

где:
С – текущая стоимость облигации;
Hn – номинальная стоимость облигации;
Dn – накопленный процентный доход.
В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.
Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Dn = \frac{Hn \times Pd1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + Hn \times Pd2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + \dots + Hn \times Pdn \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right)}{100}$$

где:
Dn – накопленный процентный доход;
Hn – номинальная стоимость облигации;
Pd1, Pd2, ... Pdn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентного пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;
T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

7.8. **Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода**
Выплата дохода по облигации производится в виде процентного дохода 1 раз в месяц за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода указаны в нижеследующей таблице:

Порядковый номер периода начисления дохода	ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА			Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	
1	16.05.2014	15.06.2014	31	11.06.2014
2	16.06.2014	15.07.2014	30	10.07.2014
3	16.07.2014	15.08.2014	31	12.08.2014
4	16.08.2014	15.09.2014	31	10.09.2014
5	16.09.2014	15.10.2014	30	10.10.2014
6	16.10.2014	15.11.2014	31	12.11.2014
ИТОГО:	x	x	184	x

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в белорусских рублях в дату окончания периода начисления процентного дохода.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящей Краткой информации понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дате его выплаты включительно. Процентный доход по облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дате выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения) включительно.
Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящей Краткой информацией, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентного пункта.
Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Dn = \frac{Hn \times Pd1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + Hn \times Pd2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right) + \dots + Hn \times Pdn \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right)}{100}$$

где:
Dn – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;
Hn – номинальная стоимость облигации;

Pd1, Pd2, ... Pdn – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентного пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;
T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.
9. **Срок и порядок обращения облигаций**
Обращение облигаций сто семьдесят шестого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Срок обращения облигаций – 184 календарных дня с 15.05.2014 по 15.11.2014. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).
Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются:
- за три рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (погашения);
- за пять рабочих дней до даты досрочного погашения облигаций.

7.10. **Дата погашения облигаций** – 15.11.2014.
7.11. **Условия и порядок досрочного погашения облигаций**
Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций сто семьдесят шестого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Банка:

- приобретенных в полном объеме эмиссии либо не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения;
- неразмещенных в полном объеме эмиссии либо оставшейся части неразмещенных облигаций;

- размещенных в полном объеме эмиссии либо части размещенных облигаций и Биржу за пять рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.
При досрочном погашении облигаций владельцу выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дате досрочного погашения облигаций включительно.
Досрочное погашение облигаций осуществляется Банком:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Банка за пять рабочих дней до установленной датой досрочного погашения облигаций;
путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения части размещенных облигаций досрочное погашение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих владельцам облигаций, при этом, количество досрочно погашаемых облигаций должно быть кратно целому числу. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа с учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) больше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на единицу; если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается вторая цифра после запятой). Таким же образом осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после запятой.

Обязанность Банка по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан представить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

После досрочного погашения облигаций Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций данного выпуска или его части.
7.12. **Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения**
В период обращения облигаций Банк может осуществлять (по решению уполномоченного органа Банка) приобретение облигаций до даты начала их погашения у их владельцев:

- второго числа каждого месяца по текущей стоимости;
- в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 7.8 настоящей Краткой информации (за исключением 15.11.2014), по номинальной стоимости;
- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом Банка.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в объеме и в порядке, определенных соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.
В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на нерабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму приобретения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций Банку владельцу облигаций должен предоставить в Банк:
а) не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи:

- заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:
наименование владельца облигаций;
наименование ценной бумаги;
количество облигаций, предложенных для продажи;
банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);
согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящей Краткой информации;
юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций (в случае если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и продажа облигаций осуществляется на биржевом рынке);
подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;

- выписку о состоянии счета «депо», подтверждающую право собственности владельца на облигации, на дату подачи заявления;
б) на внебиржевом рынке:
- обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;

при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
в) на биржевом рынке:
не позднее дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

При необходимости Банк вправе в процессе рассмотрения заявления владельца облигаций потребовать иные документы (информацию) в целях надлежащего принятия решения о приобретении облигаций до даты начала их погашения.
В случае невыполнения владельцем облигаций вышеперечисленных условий, приобретение облигаций Банком не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.
7.13. **Порядок погашения облигаций**
Погашение облигаций производится 15.11.2014 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка на дату, указанную в пункте 7.14 настоящей Краткой информации. В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.
При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан представить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за период начисления.
7.14. **Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций**
Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка на 12.11.2014.

7.15. **Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрещение выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**
Банком не предусматривается возможность признания выпуска облигаций несостоявшимся.

В случае запрещения выпуска облигаций, Банк в месячный срок с момента получения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о запрещении выпуска облигаций возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, и накопленный процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дате получения уведомления включительно, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

8. **Порядок и условия осуществления Банком выплат в случае отступления (наличия недостоверной информации)**
В случае отступления в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (непредоставления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), непроформирования счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при письменном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При обращении владельцы облигаций предоставляют в Банк письменные заявления с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием факсимильной связи с последующим обязательным предоставлением оригиналов заявлений на бумажном носителе.
При погашении облигаций в случае необходимости перепроформления счетов «депо», открытых в депозитарии Банка, владельцы облигаций обязаны предоставить документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится не позднее (Одного) рабочего дня после предоставления Депозитарием ценных бумаг Банка необходимых документов.
9. **Дата и номер государственной регистрации облигаций (заполняется Департаментом по ценным бумагам)**
Облигации сто семьдесят шестого выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 7 мая 2014 г.

Регистрационный номер: 5-200-02-2150.
10. **Другие сведения, указываемые по решению эмитента**
Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

11. **Сведения о месте, времени и способе ознакомления с подробной информацией (копией проспекта эмиссии облигаций)**
С более подробной информацией (копией проспекта эмиссии облигаций) сто семьдесят шестого выпуска можно ознакомиться в филиалах Банка 1 и 2 уровней, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Справку о продаже облигаций можно получить в Контакт-центре Банка по короткому номеру 136, ОПЕРУ центрального аппарата Банка по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, тел. (8-017) 218-57-11, а также в следующих филиалах Банка:

г. Брест, ул. Воровского, 11, тел. (8-0162) 57-05-52,
г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел.: (8-0212) 35-00-21, 36-03-89,
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел.: (8-0232) 79-27-24, 79-87-14,
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел.: (8-0152) 79-52-51, 79-52-14,
г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел.: (8-0222) 29-37-50, 29-37-52,
г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел.: (8-017) 209-77-91, 209-77-26,
г. Минск, ул. Председателя, 24, тел.: (8-017) 229-65-35, 229-65-38.

Заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» С.П.Чугай
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «Белагропромбанк» М.А.Шаповалова

12. **Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения**
В период обращения облигаций Банк может осуществлять (по решению уполномоченного органа Банка) приобретение облигаций до даты начала их погашения у их владельцев:

- второго числа каждого месяца по текущей стоимости;
- в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 7.8 настоящей Краткой информации (за исключением 15.11.2014), по номинальной стоимости;
- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом Банка.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в объеме и в порядке, определенных соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.
В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на нерабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму приобретения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций Банку владельцу облигаций должен предоставить в Банк:
а) не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи:

- заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:
наименование владельца облигаций;
наименование ценной бумаги;
количество облигаций, предложенных для продажи;
банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);
согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящей Краткой информации;
юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций (в случае если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и продажа облигаций осуществляется на биржевом рынке);
подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;

- выписку о состоянии счета «депо», подтверждающую право собственности владельца на облигации, на дату подачи заявления;
б) на внебиржевом рынке:
- обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;

при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
в) на биржевом рынке:
не позднее дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

При необходимости Банк вправе в процессе рассмотрения заявления владельца облигаций потребовать иные документы (информацию) в целях надлежащего принятия решения о приобретении облигаций до даты начала их погашения.
В случае невыполнения владельцем облигаций вышеперечисленных условий, приобретение облигаций Банком не осуществляется.
Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.
7.13. **Порядок погашения облигаций**
Погашение облигаций производится 15.11.2014 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка на дату, указанную в пункте 7.14 настоящей Краткой информации. В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

■ Факт

ЗАМЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: СЕЛЕТА УЖО АМАЛЬ \$5 МЛРД

За I квартал у реальных сектор экономики Беларуси (акрамя банкаў) замежныя інвестары ўклілі 4,8 млрд долараў ЗША, што на 4,5% больш, чым за адпаведны перыяд летась, паведамілі рэдакцыі ў прэс-службе Мінэканомікі.

Спецыялісты падлічылі, што асноўнымі інвестарамі арганізацый нашай краіны былі суб'екты гаспадарання Расіі (44,3% ад усіх інвестыцый), Злучанага Каралеўства (19,2%), Нідэрландаў (10,2%), Кіпра (6,5%), Аўстрыі (3,9%) і Германіі (3,4%).

Найбольшыя сумы замежных інвестыцый паступілі ў арганізацыі гандлю (35,5% ад усіх інвестыцый), транспарт (26,6%) і структуры прамысловасці (19%). Тут эксперты міністэрства адзначаюць, што сёлета за чатыры месяцы аб'ём валавых паступленняў прамых замежных інвестыцый крыху памаленчыўся ў параўнанні з I кварталам летась (мінус 5,9%), а вось памер запасычанасці за тавары, работы і паслугі ў аб'ёме валавога паступлення прамых замежных інвестыцый, надварот, павялічыўся і склаў 2,6 млрд долараў. Гэта тлумачыцца тым, што асноўнай формай прыцягнення прамых інвестыцый сёлета былі пазыковыя інструменты (72,4% ад агульнага аб'ёму прамых інвестыцый).

Найбольшыя сумы валавых прамых замежных інвестыцый былі накіраваны ў арганізацыі гандлю (43,1% ад усіх прамых інвестыцый), транспарт (34,1%), прамысловасці (13,4%). Значныя аб'ёмы прамых замежных інвестыцый з упікам запасычанасці за тавары, работы і паслугі паступілі ад рэзідэнтаў Расіі (52,3% ад агульнага аб'ёму прамых інвестыцый). Ад рэзідэнтаў Злучанага Каралеўства паступіла 23,3% валавога аб'ёму прамых інвестыцый, Кіпра — 7,1%, Германіі — 4,4%.

За I квартал найбольшыя сумы замежных інвестары ўклілі ў арганізацыі сталіцы (78,9%). На арганізацыі Гомельскай вобласці прыпала 6% валавога паступлення замежных інвестыцый, Мінскай вобласці — 5,5%, Віцебскай — 4,5%.

Спецыялісты Белстата адзначаюць, што сёлета айчыннымі прадпрыемствамі працягвалі развіццё гандлёвых сетак і стварэнне сумесных вытворчасцяў у сферы прамысловасці і транспарту за межамі нашай краіны. За адзначаны перыяд арганізацыямі рэспублікі (акрамя банкаў) накіравана за мяжу інвестыцый на суму 1,7 млрд долараў. Галоўным чынам такія інвестыцыйныя былі накіраваны суб'ектам гаспадарання Злучанага Каралеўства (28,9% ад агульнага аб'ёму), Расіі (27,6%), Нідэрландаў (21,5%) і Украіны (14,8%).

Сяргей КУРКАЧ.

Дополнение к годовому отчету эмитента ОАО «Минстелекомстрой» за 2013 год, опубликованное в газете «ЗВЯЗДА» от 06.05.2014 №82(7692) Доля государства в уставном фонде эмитента – ОАО «Минстелекомстрой» (всего, в процентах), в том числе:

Вид собственности	Количество акций, шт.	Доля в уставном фонде, %
Республиканская	14 302	10,0009
Коммунальная – всего	-	-
В том числе:		
областная	-	-
районная	-	-
городская	-	-

###



Дрэсіроўшчык Эдгард ЗАПАШНЫ: «Буду «ХВАРЭЦЬ» за беларускіх і расійскіх хакеістаў!»

У беларускую сталіцу з праграмай «Эмоцы і...» завітаў цырк братаў Запашных. Праўда, малодшы з братаў, Аскольд, першыя некалькі тыдняў будзе адсутнічаць на арэне. Цяпер ён знаходзіцца ў Германіі і аднаўляецца пасля аперацыі. Прадстаўляючы новае шоу, старэйшы з братаў Эдгард Запашны раскажа, чым будучы здзіўляць публіку, дзе і як плануе адпачываць, а таксама паразважае пра жыццё ў цыркавым мастацтве.

— Адрозна хачелася б папрасіць прабачэння ў глядачоў за тое, што будзе адбывацца ў нашай праграме як мінімум два тыдні. У брата цяпер сур'езныя праблемы са спінай, і ўрачы забаранілі яму любую фізічную актыўнасць, — патлумачыў Эдгард Запашны. — Але нашы гастролі запланаваны да канца ліпеня, таму, спадзяюся, крыху пазней ён далучыцца да нас на манежы. Усе трыкі, якія рабіў брат, я беру на сябе. У нумарах, дзе ён прысутнічаў, яго часова будучы замяняць дублёры, таму адсутнасць Аскольда не скажацца на якасці і працягласці праграмы.

ПРА НОВАЯ СЦЕНА, ЭМОЦЫІ І ВІДОВІШЧЫ

Запашныя гасцююць у Мінску ўжо не першы раз, але працавалі раней яшчэ ў старым, не адрастаўраным будынку цырка. Таму цяпер першымі ўражаннямі былі радасць і захапленне: «Мы прыехалі ў цырк, які смела можна аднесці да дзясятка лепшых у свеце, нават з улікам таго, што крытэрыі ацэнкі могуць быць рознымі. Мы цяпер знаходзімся ў ідэальным цырку з практычна ідэальнымі ўмовамі для працы. Тут абноўлена каманда, кіраванне, якое настроена на стварэнне, са свежым поглядам, эмоцыямі».

Сёння цырк братаў Запашных з'яўляецца самым вялікім калектывам у Расіі. На гастролі ў беларускую сталіцу прыехала каля ста чалавек — лаўрэаты міжнародных цыркавых фестываляў і конкурсаў, майстры спорту міжнароднага класа.

Што да новай праграмы, то ў ёй будзе вялікая колькасць жывёл (сабакі, папугаі, тыгры-альбіносы і белыя львы, адзін з самых маштабных конных нумараў «Элада», акрабатыка, жангліраванне...). «Усе нашы паветраныя гімнасты працуюць без страху, — са стрыманым гонарам зазначае Эдгард Запашны. — Будзем выконваць унікальныя нумары. Калі прыедзе мой брат, вернем у праграму скокі на лье, — трыкі, які занесены ў Кнігу рэкордаў Гінеса. Наогул, большая частка нашых нумараў групавыя, што дастаткова складана ў сучасных рэаліях, але мы прыхільнікі глабальнага цырка і дзякуючы запатрабаванасці ў глядачоў можам паказаць усё ў поўным аб'ёме». Што хаваецца пад гэтым «усё», кожны глядач зможа убачыць ужо непасрэдна на прадстаўленні.

Самым складаным жанрам у цыркавым мастацтве, дарчы, Эдгард Запашны лічыць клаўнаду: «Расмяшчыць у нас час глядача — задача не з лёгкіх. Нават у кінатэатрах глядач усё радзей усмі-

хаецца. Мы ўжо проста не ведаем, з чаго смяцца... Калі ж казаць пра трыкі, то многія з нас рызыкуюць жыццём штодня. Я, напрыклад, засоўваю галаву ў пашчу тыгра. І добра разумею, адчуваючы яго клькі ў сябе на скроні, што магу проста пагаснуць, як той тэлевізар. Але тыгр дазваляе мне рабіць гэта. А глядач ідзе ў цырк менавіта па эмоцыі, каб убачыць нешта падобнае...»

ПРА ЯКАСЦІ І КАНКУРЭНЦЫЮ

На фоне сённяшніх шматлікіх цыркавых шоу і забаўляльных праектаў здзіўляць аўдыторыю становіцца ўсё складаней, аднак гэты факт не выклікае насцярожанасці ў маскоўскіх гастралёраў.

«Калі б мы баяліся канкурэнцыі, то проста не прыехалі б сюды. Паўгода таму я прылятаў у Мінск, знаёміўся з цыркамі і бачыў вельмі якасную праграму. Таксама суды прыязджаюць многія сусветна вядомыя артысты, таму публіка ў пэўнай меры распэчана відовішчамі. Мы толькі за канкурэнцыю, бо хочацца, каб павышаўся і наш узровень».



...Я быў на 90 працэнтах спектакляў Цырка дэю Салей, і першы раз за ўсё — гэта 20 гадоў якасці. За гэты час яны нідзі моцна не спатыкаліся, так, каб быў вельмі слабы спектакль. Яны трымаюць марку. Другі складнік папулярнасці — імідж: гэта першы чырк без жывёл, які заваяваў папулярнасць сярод пэўнага кантынгенту. Падкрэсліваю, сярод пэўнага кантынгенту, а як паказвае вопыт, у Расіі і ў Беларусі глядача цікавіць жывёлы ў цырку. Тыя ж дзеці хутка стамляюцца, калі няма змены карцінкі і эмоцыі. Што тычыцца канкурэнтназдольнасці, то я заўсёды раўняўся толькі на лепшых. Нават уседманяючы, што бываюць рэчы з разраду немагчымага, ніколі

не баюся зрабіць лепшы спектакль, чым у некага. Прыемна, калі пасля спектакляў нас параўноўваюць з Цыркам дэю Салей, бо ён самы іміджавы і багаты, але «раскруціцца» да іх узраўноўваць не ўдалося ніводнай цыркавай кампаніі — ні ў Расіі, ні на пост-савецкай прасторы».

ПРА СЯМЕЙНЫ ТАНДЭМ І ВОЛЬНЫ ЧАС

«Маё самае вялікае шчасце — гэта добрыя адносіны з братам. За 36 гадоў жыцця поплеч перажывалі розныя моманты, але калі выходзіш на манеж, то забываеш пра ўсё. Проста разумееш: побач з табой чалавек, які дзеля цябе гатовы рызыкаваць жыццём. Гэта нас вельмі збліжае. Мы сварымся, можам і пабіцца, але я прывик, што ён заўсёды побач».

Гастрольны графік у артыстаў досыць шчыльны, аднак ёсць і вольныя ад працы дні, якія артысты мяркуюць правесці з карысцю: «У Мінску я далёка не першы раз. У нас будучы выхадныя па панядзелках і аўторках, тады, думаю, зможам выязджаць і глядзець славетныя месцы, з'ездзіць у Мірскі замак. З задавальненнем наведваю запарк. Мне заўсёды цікава, што там адбываецца. У мінулы раз я займаўся пошукам коней. Верагодна, і цяпер зраблю некалькі такіх паездак. Што наконт экстрэму, то я заўсёды выбіраю для адпачынку тыя месцы, дзе бяспечна. Бо я разумею, што любая рызыка адаб'ецца на працы. Хіба адна мара мяне не пакідае — хачу скочыць з парашутам. Можна, пры добрым надвор'і ўдасца яе сёлета здзейсніць».

Таксама Эдгард прызнаўся, што ў планах у яго — пабываць на гульнях чэмпіянату свету па хакеі-2014 і ад душы падтрымаць каманды беларускіх і расійскіх хакеістаў: «Вельмі шчыльна займаюся тым, каб удалося трапіць на гульні яго Расіі, так і Беларусі. На некаторыя гульні мы ўжо дакладна трапім. Спадзяюся, і да нас хакеісты прыйдуць перад матчы альбо пасля іх, каб крыху развясціцца. Хачу я разумею, што для нашых спартсменаў цяпер на першым месцы барацьба... Але мяркую, што напярэдадні маштабных міжнародных мерапрыемстваў, такіх, напрыклад, як той жа чэмпіянату свету па хакеі, кіраваньне краіны павіна быць зацэлявана ў тым, каб паказаць сваё мастацтва і цырк у першую чаргу. Бо цырк — мастацтва, якое не патрабуе тлумачэння і перакладу».

Алена ДРАПКО.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Прыемная навіна

ЧАС ДЖАЗУ

Пяты раз у Салігорску пройдзе Міжнародны конкурс джазавай і эстраднай музыкі JAZZ-TIME -2014. Праграма разлічана на 3 дні — з 16 па 18 мая — і ўключае ў сябе праслухоўванні юных музыкантаў у намінацыях: «Саліст-інструменталіст», «Саліст-інструменталіст», «Малы інструментальны ансамбль», «Інструментальны ансамбль» і «Аркестр». Прадугледжаны і дадатковыя мерапрыемствы: канцэрты прафесійных калектываў, майстар-класы, «круглыя сталы».

Дадам, што сёлета пашыраны ўзроставыя рамкі ўдзелнікаў. Уведзена новая юнацкая катэгорыя для навучанцаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Усяго ж на музычны форум збяруцца каля 400 выканаўцаў, у тым ліку 69 салістаў-інструменталістаў, 17 ансамбляў, 10 аркестраў. Акрамя юных музыкантаў з розных рэгіёнаў нашай краіны, чакаюцца госці з Масквы, Жукоўскага, Яраслаўля, Смаленска (Расія).

У журы — прадстаўнікі Расійскай Федэрацыі, Беларусі, Швецыі пад старшынствам заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Ткачэнка. У яго рабоче прыме таксама ўдзел кампазітар, педагог, професар

Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў і Расійскай акадэміі музыкі імя Гнесіных Юрый Чугуноў. У межах праграмы адбудзецца яго аўтарскі вечар.

Добрую арганізацыю і відовішчанаць конкурсу пастаянна адзначаюць усе яго ўдзельнікі. Традыцыйна будучы створаны максімальна камфортныя ўмовы для пражывання юных канкурсантаў.

Кожную дэлегацыю суправаджаюць валанцёры — каля 70 педагогаў Салігорскай дзіцячай школы мастацтваў.

Зімовы сад гэтай установы на час конкурсу пераўтворацца ў кавярню «Паўза» са стыльным інтэр'ерам і вялікім маніторам у цэнтры, дзе будзе

весціся прамое ўключэнне з канцэртнай залы.

Як адзначыў начальнік аддзела народнай творчасці, культурна-забаўляльнай дзейнасці і ўстаноў адукацыі галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мінаблвыканкома Яўген АСТАШОЎ, у гэтага музычнага форуму некалькі мэтаў: папоўніць дэфіцыт зносін у галіне дзіцячай і юнацкай адукацыі і выканання, павысіць узровень выканаўчага майстэрства, абмяняцца вопытам, пасадзейнічаць развіццю культурных сувязяў, стварэнню міжнародных творчых праектаў.

Тацяна ЛАЗОУСКАЯ

Сцяпа Яўген ЛЯХУЎ.

Мокрае, топкае балота	Від гарнальжанага спорту	Буйная прамысловая рыба	Шанцаванне, удача	Выдзелены загадка грошы	Афіцыйная мова ў Іране	Адказ на атаку саперніка
Каралева вужоў з літоўскага балета	Загародка з жардак	Корм для коней — звычайна авес	Салодкі прадукт з крухмалу	Горад на ўсходзе Турцыі		
Апельсінавы напой	Птушка — горны індый	Перасоўны гандлёвы пункт	Універсітэт у Парыжы	Вярчачка ў лёгкім абутку	Атрутная расліна	
Рускі пазт XIX ст.	Шведская назва горада Турку	У грэцкай міфаў — ніжэйшае бажаства	Малады марак	Возера ў Азіі	Летняя база адпачынку	Пража з мабільскай пянікі
Даталь затвора зборі	Нахватка нейкіх рэчэй	У геаметрыі аб'ёмнае падобнае	Кармавае надбудова судна	Горы ў Францыі і Швейцарыі	Частка належнай выплаты	
Прадукт для вырабы піва, квасу	Грамадскі актывіст у студэнцтва	Карлікавы буйвал	Горы ў Францыі і Швейцарыі			

Сцяпа Яўген ЛЯХУЎ.

8	9	6	5	4	
4	1	9	3	6	
6	7	4	2	9	
		3		9	1
			5		3
				3	8
					9
	4				4
1	6				7

СЮДОКУ. У квадраце 9-9 клетак размясціце лічбы ад 1 да 9 уключна такім чынам, каб у кожным радку, у кожным слупку, у блоках 3-3 клеткі, абмежаваных трыма лініямі, кожная лічба сустракалася толькі адзін раз, без паўтараў.

Даты	Падазі	Людзі
<p>1907 год — нарадзіўся (вёска Арэшкічы, цяпер Пухавіцкі раён) Іосіф Іосіфавіч Жыноўч, беларускі цымбаліст, дырыжор, кампазітар, педагог, народны артыст Беларусі (1955), народны артыст СССР (1968). У 1944-74 гадах выкладаў у Беларускай кансерваторыі, дзе заснаваў клас цымбалаў і кафедру народных інструментаў. З 1946 года — мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор Аркестра беларускіх народных інструментаў (з 2003-га Нацыянальнае акадэмічны народны аркестр Рэспублікі Беларусь носіць яго імя). Выканальніцкі стыль Жыноўчына вылучаўся віртуознымі бляскамі, артыстызмам. Вялікая яго роля ў фарміраванні інструментальнага складу народнага аркестра, рэканструкцыі цымбалаў, стварэння ўнікальнага рэпертуару. Сярод твораў: «Скажыліна аб зямлі беларускай» для народнага аркестра, канцэртныя апрацоўкі народных песняў і танцаў і інш. Памёр у 1974 годзе.</p>	<p>1955 год — у Варшаве падпісаны Дагавор аб дружбе, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе паміж Албаніяй, Бельгіяй, Венгрыяй, ГДР, Польшчай, Румыніяй, СССР і Чэхаславакіяй. Арганізацыя Варшаўскага дагавора — ваенна-папільчаныя абарончы саюз еўрапейскіх сацыялістычных дзяржаў. Ён быў заключаны на 20 гадоў з аўтаматычным падаўжэннем на наступныя 10 гадоў для тых дзяржаў, якія не данасуюць дзеянне Дагавора за год да заканчэння гэтага тэрміну. Уступіў у сілу 5 чэрвеня 1955 года перадачы ратыфікацыйных граматаў на захоўванне польскаму ўраду. Албанія з 1962 года ў рабоче органу Варшаўскага дагавора не ўдзельнічала, у 1968 годзе абвясціла аб яго данасаванні. Варшаўскі дагавор быў заключаны ў адказ на ўтварэнне ў 1949 годзе блока НАТО і насіў абарончы характар. У сувязі з пераўтварэннем у СССР і іншых краінах Усходняй Еўропы ў сакавіку 1991 года дзяржавы — удзельнікі АВД скасавалі яе ваенныя структуры, а 1 ліпеня 1991-га падпісалі пратакол аб поўным спыненні дзеяння дагавора. Да таго часу саветскай вайска ўжо пакінулі Венгрыя і Чэхаславакія, а Усходняя Германія, аб'яднаўшыся з ФРГ, улілася ў НАТО. Да канца 1991 года канчаткова распаліся міждзяржаўныя структуры, якія раней увасаблялі сацыялістычную садружнасць.</p>	
<p>1954 год — 60 гадоў таму нарадзіўся (г. Мінск) Аляксандр Іванавіч Лучанок, беларускі вучоны-эканаміст, доктар эканамічных навук (2001). У 1975 годзе скончыў Беларускі інстытут народнай гаспадаркі. Працаваў у Мінску ў сферы прамысловай вытворчасці. З 1978 года — у Інстытуце эканомікі НАН Беларусі. Аўтар навуковых прац па праблемах макразанамічнай і неінстытуцыйнальнай палітыкі, прадпрыемальніцтва.</p>		

СЁННЯ

Месяц
Поўня ў 22.15.
Месяц у сусор'і Шаляў.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	5.09	21.04	15.55
Віцебск	4.53	20.59	16.06
Магілёў	4.59	20.54	15.55
Гомель	5.03	20.43	15.40
Брэст	5.26	21.18	15.52
Брэст	5.33	21.12	15.39

Імяніны
Пр. Ніны, Тамары, Ерамея, Ігната, Яфіма.
К. Марыні, Юстыны, Баніфата, Віктара, Мацея, Міхала.

ЗАЎТРА

Геамагнітная ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 754мм рт.сл. +8...+10°C	ГРОДНА 754мм рт.сл. +9...+11°C	МІНСК 746мм рт.сл. +10...+12°C	МАГІЛЕЎ 748мм рт.сл. +11...+13°C
БРЭСТ 749мм рт.сл. +10...+12°C	ГОМЕЛЬ 749мм рт.сл. +12...+14°C		

Абазначэнні:
 — няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
 — невялікія геамагнітныя узрушэнні
 — слабая геамагнітная буря

...у суседзях

ВАРШАВА +16...+18°C	КІЕЎ +19...+21°C	РЫГА +3...+5°C
ВІЛЬНЮС +16...+18°C	МАСКВА +19...+21°C	С.-ПЕЦЯРБУРГ +10...+12°C

УСМІХНЕМСЯ

У краме на касе.
— Малады чалавек, 18 ёсць?
— Але я ж ліманад купляю!
— А я проста цікаўлюся. Я жанчына вольная.

Разам з падаржаннем гарэлкі незразумелым чынам выраслі ў цене паслугі сантаэхніку і слесару.

— Глядзіце, гэта відэа пра тое, як я праводжу свой дзень.
— Але ж гэта фота, дзе ты лыжыш на канале!
— Не! Гэта відэа...

Патрабуйцеца 30-гадовая жанчына для здымак у рэкламе «Як у 50 выглядаць на 35!»

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРПЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯХОВІЧ (першы намеснік дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕУСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыі: пісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, адказаў за выпуск дэдатаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай воблі: (017) 292 21 03; бухгалтэрыі: 287 18 81.

http://www.zviadzda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zvyazda.minsk.by, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviadzda.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх мераванні не заўсёды супадаюць з мераваннем рэдакцыі. Рэдакцыя на сваіх мераванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдакцыя ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.836. Індэкс 63850. Зак. № 2000.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30
13 мая 2014 года.